



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч падаруе кіраўніку дзяржавы ўчора ўручыў дзяржаўны ўзнагароды заслужаным людзям краіны, перадае карэспандэнт БЕЛТА. У спісе ўзнагароджаных каля 100 чалавек. Гэта прадстаўнікі энергетыкі, нафтахімічнага комплексу, лясной гаспадаркі, будаўніцтва, сувязі, адукацыі і культуры, а таксама сродкаў масавай інфармацыі. Узнагароджваючы прадстаўнікоў вытворчага аб'яднання «Беларуснафта», Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што намаганнімі работнікаў гэтага прадпрыемства за год у год у Беларусі падтрымліваецца належны ўзровень здабычы ўласнай вуглевадароднай сыравіны. Звяртаючыся да прадстаўнікоў энергетыкі, кіраўнік урада таксама адзначыў іх заслугі і падзякаваў за самаадданасць і высокапрафесійную працу. Сёння перад галінай стаць вялікія задачы, у тым ліку на мадэрнізацыі, развіцці аб'ектаў малой энергетыкі, будаўніцтве АЭС. Кіраўнік урада асабліва ўвагу звярнуў на заслугі супрацоўнікаў сістэмы адукацыі. «Ваша праца — гэта не толькі перадача ведаў навуччанам і студэнтам, у вашы функцыі ўваходзіць выхаванне моладзі, развіццё патэнцыялу маладых грамадзян Беларусі для будаўніцтва моцнай і квітнеючай дзяржавы», — сказаў ён. Пры гэтым Міхаіл Мясніковіч падкрэсліў, што дзяржава падтрымлівала і будзе падтрымліваць высокі ўзровень адукацыі ў краіне. Асабліва падзяку Міхаіл Мясніковіч выказаў у адрас прадстаўнікоў культуры і мастацтва. «Дзякуй вам, паважаныя служыцелі высокай культуры, за вашу працу, творчасць, развіццё тэатра і мастацтва краіны», — адзначыў ён.

ONLINE-КАНФЕРЭНЦЫЯ З МІНІСТРАМ ІНФАРМАЦЫІ АЛЕГАМ ПРАЛЯСКОЎСКИМ ПРЯЙДЗЕ 23 ЖНІўНЯ НА САЙЦЕ БЕЛТА З 10.00 ДА 11.00

Што трэба зрабіць для развіцця адзінага інтэрнэт-партала нацыянальных СМІ, здольнага стаць пунціональнай крыніцай інфармацыі аб усіх падзеях, якія адбываюцца ў краіне? Ці гатовы раўняныя газеты, які і рэгіянальнае тэлебачанне, стаць самаакупнымі? І якім у такім выпадку павінен быць іх інфармацыйны складальнік? Наколькі мэтазгодна стварэнне ў Беларусі медыяхолдынгаў і выдавецкіх дамоў?

У 2015 годзе Беларусь плануе цалкам перайсці на лічбавы вясчэнне, пры гэтым Міністэрства сувязі і інфармацыі плануе пачаць адключэнне аналагавага тэлебачання ўжо з 2012 года. Якія магчымасці адкрыюцца перад тэлебачаннем, ці не ускладніць гэта nou-хаў яго работу? Якім чынам плануецца праводзіць лічбавы вясчэнне, улічваючы тое, што пераважная большасць тэлевізараў не можа прымаць адпаведны сігнал самастойна? Адным са спосабаў папулярныя аўдыявідыа і інфармацыйнага поля з'яўляецца правядзенне Дня беларускага пісьменства, які ў гэтым годзе пройдзе 4 верасня. Якімі мерапрыемствамі парадую гасцей гэта свята? І ці прадугледжвае яно навацыі? На гэтыя і іншыя пытанні ў час online канферэнцыі адкажа міністр інфармацыі Алег Вітольдзавіч Праляскоўскі. Пытанні можна задаваць на сайце БЕЛТА www.belta.by ў раздзеле «ONLINE КАНФЕРЭНЦЫЯ».

У Беларусі пачалі саліць часнок і замарожваць агуркі кубікамі

Пра асаблівасці сёлеташняга сезону закупаў і нарыхтовак сельскагаспадарчай і дзикарстучай прадукцыі распавядае начальнік упраўлення нарыхтовак Белгаўтаспаза Аксана СКІНДЗЭР. САЛІНЫ ЧАСНОК ЗНАЙОЎ СВАЙГО ПАКУПНІКА У нашай краіне ўжо праступілі да засолкі агуркоў і таматаў. Паводле слоў Аксаны Скіндэр, саленне, мацанне і квашэнне сёння з'яўляецца адным з перспектывных накірункаў у перапрацоўцы. — Салення агуркі, салення таматаў, мочаныя яблыкі, квашаная капусца... З кожным годам гэта прадукцыя карыстаецца ўсё большай папулярнасцю на міжнародным рынку — у прыватнасці, сярод расіяў і палякаў, — распавядае Аксана Іванавна. — У сувязі з павелічэннем попыту мы сёлета і адкрылі цэх па саленні, мацанні і квашэнні ў Пастаўскім раёне. Прадукцыю там вырабляюць на венгерскім абсталяванні і па венгерскай рэцэптуры. У адрозненне ад агуркоў ды памідораў, якія гатуюць на нашай традыцыйнай тэхналогіі, патлумачыла суразмоўца, «венгерскія» маюць больш востры смак.

— Акрамя таго, у параўнанні з мінулым годам засалілі нашмат больш часнаку. Павелічэнне аб'ёмаў звязана з тым, што гэты прадукт таксама знаходзіць свойго пакупніка як у Беларусі, так і ў Расіі.

Знаходзіцца пакупнік і на такі новы від прадукцыі, які свежы агурок, замарожаны ў выглядзе кубікаў. Ім зацікавіліся беларускія пункты грамадскага харчавання і фірмы, якія робяць агароднінныя сумесі з замарожаных прадуктаў.

— Мы спачатку зрабілі пробную партыю, якая задаволіла кліентаў па ўсіх характарыстыках і параметрах. І толькі пасля гэтага запусцілі вытворчасць замарожанага агурка. У далейшым таксама думаем пра павелічэнне аб'ёмаў.

БЕЛАРУСКАЯ РАБІНА ЗАЦІКАВІЛА ФАРМАЦЭУТА З КІТАЯ

Спажывецкая кааперацыя закупляе грыбы і ягады ў даволі жорсткай канкурэнцыі. Таму мэтазгодна прапанаваць людзям дастойную закупачную цану. — Сёлета мы першыя ўстанавілі закупачную цану на чарніцы. Спачатку прымалі ягады па 10 тысяч рублёў за кілаграм, пасля — па 15 000, 17 000, 17 800, а ў канцы сезона дайшлі нават да 26 800. Усё гэтыя закупачныя цэны стымулявалі сельскіх жыхароў здаваць ягады. Ёсць такія станочныя прыклады, калі сам'я з чатырох чалавек за 10 дзён зарабляла ад збору і здачы чарніц арганізацыям спажывецкай кааперацыі ад 4 да 5 міль рублёў. Такія сем'і былі ў Іўеўскім, Асіповіцкім, Глумскім раёнах.

У выніку аб'ёмы нарыхтовак павялічыліся практычна ў паўтара раза ў параўнанні з мінулым годам (закупілі 3,6 тыс. тон чарніцы). З гэтага аб'ёму на экспарт адрэзлі 1,2 тыс. тон каштоўнай ягады. Аксана Скіндэр канстатуе, што беларускія чарніцы запатрабаваныя як на еўрапейскім рынку, так і ў Кітаі.

— Тыдні два таму ў нас быў гендырэктар кітайскай фармацэўтычнай кампаніі. Прыехаў параўнаць беларускую ягаду з прыбалтыйскай, якую закупляе. Застаўся вельмі задаволены нашымі замарожанымі чарніцамі, асабліва іх колеравымі характарыстыкамі. Зацікавіўся ён і нашай чырвонай рабінай. Тым больш што сёлета ўраджайнасць гэтай ягады вельмі добрая.

Калі ж вярнуцца да самай перспектывнай экспертнай ягады — чарніцы, то сёлета праўдлівае Беларускае прыняло рашэнне экспартаваць яе (прычым самага высокага класа) толькі ў замарожаным выглядзе. Гэта дасць магчымасць зарабіць больш валюты і павысіць канкурэнтаздольнасць нашай ягады на міжнародным рынку.

Што тычыцца грыбоў, то на экспарт часцей за ўсё ідуць лісічкі.

Толькі 2% беларусаў «ЗА» ўваходжанне краіны ў склад РФ

«Як сведчаць вынікі сацыялагічнага маніторынгу, 40% беларусаў лічаць, што Беларусь і Расія павінны актыўна развіваць Саюзную дзяржаву. Для параўнання, 10 гадоў назад у падтрымку Саюзнай дзяржавы выказваліся 80% беларусаў», — заявіў дырэктар Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі, доктар сацыялагічных навук Ігар КАТЛЯРОЎ падчас відэаапыты. Паводле яго слоў, «толькі крыху больш за 2% беларусаў сёння лічаць, што Беларусь павінна ўвайсці ў склад Расійскай Федэрацыі як рэгіён». Сацыялёг таксама дадаў, што калі паловы (52%) жыхароў рэспублікі лічаць, што Беларусь і Расія павінны быць абсалютна незалежнымі дзяржавамі, жыць па міжнародных дамовах.

Ул. інф.

Гаспадары



«СТАЎПЕЦКІ КАРАВАЙ — НАЙЛЕПШЫ Ў БЕЛАРУСІ!»

СВАЕ вясельныя каравай Наталля Таболіч упрыгожвае цэлай сотняй маленькіх салодкіх і духмяных цацак з цеста, дзе кожная з'яўляецца сімвалам для маладых. Мядзведзік — каб былі здаровы, пелічкі — каб рана ўставаць, вавёрка — каб круціцца як у коле... А што ўжо кветкак — на прыгожых дзетках!

Сорак гадоў Наталля Мікалаеўна займаецца сваёй фірменна-сямейнай каравайна-вясельнай справай. Спачатку дапамагла сваёй маці — вядомай на Міншчыне каравайніцы Валенціне Уласік. Цяпер 81-гадовая маці дапамагае ёй.

каго некалі жанілі, — кажа каравайніца, а на пытанне, як далёка яе ведаюць, адказала: — І ў Пінску, і ў Мінску, і ва ўкраінскім Запарожжы, і нават тройчы ў літоўскай Клайпедзе. А ўжо ў Польшчы колькі вяселляў з нашымі караваімі было! — г. Стоўбцы.

Валерый КІРЬІЕНКА:

«Сёння ёсць у што ўкласці грошы ў краіне, галоўнае — іх не «праесці»

Генеральны дырэктар ААТ «Беларускаліі» Валерый КІРЬІЕНКА напярэдадні прафесійнага свята шахцёраў сустраўся з журналістамі, дзе паспрабаваў шчыра адказаць на хвалюючыя ўсё беларускае грамадства пытанні — і пра аварыю ў шахце, і пра магчымы продаж «Беларускалія» замежным інвестарам.

Сітуацыя з расоламі пад кантролем

Перш за ўсё, вядома, прадстаўнікі СМІ пацікавіліся пра затаненне шахты, бо на гэты конт інфармацыя паступала вельмі супярэчліва. Валерый Кірыенка патлумачыў журналістам, што нічога страшнага з расолаўдыяжэннямі зараз няма: — Для нас такая з'ява была ўпершыню за ўвесь час пры абыднанні. Калісьці ў 1972 годзе ў нас адбыўся выпадак з выкідам газу з солі, і тады загінуў чалавек — пра гэтую з'яву мы таксама нічога не ведалі. Не ўсё разведана, нават улічваючы тое, што мы ўжо больш за 50 гадоў працуем на гэтым радовішчы. Як бацьчы, мы сутыкнуліся з сітуацыяй, калі без усялякіх прыкмет раптам пайшлі расолы з дэбэтам 40 метраў кубічных у гадзіну. І трэба аддаць належнае нашым спецыялістам, бо ў першую чаргу трэба было справіцца з тым, куды гэтыя расолы акумуляваюць (бо расолы маглі раскідвацца на усім шахтным полі, прыпыніць працу ў забоях і г. д.). І з гэтай задачай спецыялісты справіліся паспяхова. Нікагата там затанулі няма.

Чаму ж тады інфармацыя з'яўлялася не вельмі аператыўна? Як свідрае генеральны дырэктар, спачатку трэба было разабрацца ў сітуацыі, а потым выдаваць інфармацыю: — Гэта адбылося з чацвярга на пятніцу, але ўжо ў нядзелю мы далажылі ўраду, што і я. І пасля гэтага мы на сваім сайце выклілі інфармацыю. Магчыма, трохі затрымалі, але патрэбна было спачатку старанна разабрацца — што, як і адкуль. Калі мы поўнасцю разабраліся, калі знайшлі магчымасць акумуляваць расолы, то наступ-



най задачай стала закупорка. Яна больш складаная. На жаль, такія расолы з вельмі нізкай мінералізацыяй, чым расолы, якія былі дагэтуль. Таму яны маюць здольнасць раствараць нашы пласты... Па словах Валерыя Кірыенкі, было некалькі варыянтаў, як вырашаць гэтую сітуацыю. Спачатку нават думалі, каб адыходзіць на самае высокае месца, але потым вырашылі наблізіцца непасрэдна да месца, адкуль адбываецца прыток расолаў: — Мы ўсё-такі вырашылі ісці туды, адкуль адбываецца гэтае працяўленне расолаў, і цяпер работы мы вядзем менавіта там, дзе выключнае магчымасць растварэння пласты, а значыць, не будзе магчымасці далейшага паўнення расолу ў выпрацоўкі.

Усе расолы, якія працяваюцца, зараз убіраюцца ў трубу, і, калі будзе патрэба, іх можна адпампоўваць на паверхню і перапампоўваць у палігонуючыя сцвяравану на глыбіню 2,5 тысячы метраў (куды накіроўваюцца іншыя расолы, якія атрымліваюцца ў працэсе вытворчасці). Разам з тым, гендырэктар спадзяецца, што да такога варыянту прыбярыцца не спатрэбіцца і пры дапамозе ўсталяўкі перамычкі прыток расолаў будзе поўнасцю ліквідаваны.

Усе тры трубы (дзманструе журналістам слайд з фота. — Аўт.), якія забяспечылі нам або магчымасць кантраляваць наступленне расолаў і адпампоўваць іх, або заглушыць іх поўнасцю, падаўшы ў адну з труб тампануючы раствор. Я кажу шчыра і адкрыта: руднікі 2-га

рудаўпраўлення будуць працаваць ступікай, колькі там будзе запасаў.

Нельга прадаваць прадпрыемства таму, каму ты прадаеш сваю прадукцыю

Выказаў генеральны дырэктар ААТ «Беларускаліі» і сваё меркаванне наконт продажу прадпрыемства-гіганта камусці з замежных пакупнікоў:

— Пам'ятаеце, які быў ахвяртва ў прэсе: толькі нас не куплялі! Але калі кіраўнік нашай дзяржавы агучыў суму, колькі мы каштуем, мы звярнулі ўвагу, які ціха стала ў прэсе? У тым жа інтэрв'ю, не памятаю, на якой сайце, бралі інтэрв'ю ў нашага вадзіцеля, які сказаў так: «Прыйдзе прыватнік, ён зарплата павялічыць не будзе, ён нам не дасць украсці бензін і салерку...». Пасля гэтага я сказаў тады на п'яніцы: «Аказваецца, нам прыватніцтва патрэбна!» Бо такімі словамі быў кінуты камень у мой агарод: мы шмат зрабілі для таго, каб на «Беларускаліі» не было крадзежоў, — сказаў Валерый Кірыенка і дадаў, што за сем месяцаў 2011 года на прадпрыемстве не было зафіксавана ніводнага выпадку крадзежоў.

— Я лічу так: мы ўсе хочам жыць, як за мяжой. А там усе прайшлі акцыянаванне, прыватніцтва, так? Калі нашы акцыі набудуць людзі, якія не проста хочучы іх потым перапрадаць, а гэта будзе нармальнае кампанія, да яшчэ горназдабываючага профілю, — хіба ад гэтага стане горш? Мы ж працавалі, такі будзем працаваць. Калі такое адбудзецца, то самае галоўнае, каб быў добры гаспадар.

Валерый Кірыенка таксама адзначыў, што ён, як кіраўнік, прыватніцтва не баіцца. Але лічыць, што «нельга прадаваць прадпрыемства таму, каму ты прадаеш сваю прадукцыю». Журналісты адрэзлі пытанні: каго ён мае на ўвазе — ці не пакупнікоў з Кітая і Індыі?

— У тых жа Кітаі і Індыі трэба таксама ведаць каму. Тым, якія спажываюць, — нельга.

Ён расказаў, што ў 2010 годзе на набывці акцыяў «Беларускалія» вельмі ўпарта настойвалі кітаіцы. І вельмі доўга тармазілі з падпісаннем кантракта на пастаўку ім калійнай

солі. Але калі ім назвалі кошт тых акцыяў, то яны падпісалі кантракт. Што тычыцца прыватніцтва ў цэлым у краіне, то Валерый Кірыенка перакананы, што яна павінна быць у інтарэсах усяго народа: — Я ўпэўнены, што па гэтым шляху пойдзе не адно прадпрыемства Рэспублікі Беларусь. Галоўнае, каб не было «прыватна-заваўнае наконт продажу прадпрыемства-гіганта камусці з замежных пакупнікоў».

Патлумачыў ён і сітуацыю з сумесным крэдытам «Сбербанка Расіі» і «Deutsche Bank» на 2 мільярды долараў, які, як паведамлялася раней, «Беларускаліі» мусяць атрымаць пад заклад 35% сваіх акцыяў. Валерый Кірыенка запэўніў журналістаў, што на гэты конт ён ніякіх дакументаў не падпісаў:

— Я еду з жонкай у машыне, а па радыё праз кожныя 5 хвілін кажуць, што нібыта «Беларускаліі» узяў крэдыт... Я не вытрымаў і кажу: «Ды не падпісаў я ніякага крэдыту!». Жонка на мяне паглядзела і кажа: «Ты што, з радыё размаўляеш? Ты наперад глядзі!». Гэта я жартую. А калі сур'ёзна казаць, то на тым умовамі, якія выставіў расійскі бок, я ўпэўнены, што наш урад не пагодзіцца. Я маю на ўвазе заклад 35% акцыяў «Беларускалія». Не так ужо ў нас уоў дрэнна, каб пайсці на гэта.

Пры гэтым Валерый Кірыенка для прыкладу ўгадаў азербайджанскі крэдыт, які, як ён мяркуе, быў выданы на вельмі выгадных умовах (300 мільянаў долараў на 4 гады пад гарантыі беларускага ўрада. — Аўт.).

— Што тычыцца азербайджанскага крэдыту, бо каб такія крэдыты нам увесць час давалі пад такі выгядны працэнт! Восць гэты крэдыт быў узаты для народа. І тут мы, «Беларускаліі», падставілі плячо краіне. Чаму не? Тым больш, хоць мы і акцыянернае таварыства, але ўсімі акцыямі валодае дзяржава. І мы нічога не згубілі, бо Міністэрства фінансаў нам праддала аблігацыі. Там няма закладу акцыяў, так што гэты крэдыт мы закрываем без праблем.

СТАР. 2

Мінскай гарадской цэнтр недвжымасці. УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ. В извещении о проведении 26 августа 2011 года 115-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска (опубликовано в газетах «Вечерний Минск» и «Звязда» от 13.08.2011), вносятся следующие изменения: - в позиции 35 вместо слов «для размещения платежно-справочного терминала» следует читать: «для размещения двух автоматов по продаже бахил»; - позиция 77 исключается из текста. Телефон для справок 227 40 22.

Внимание акционеров ОАО «Белгорхимпром»! Внеочередное общее собрание состоится 29 августа 2011 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17, в актовом зале. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О внесении изменений в положение «О порядке направления в служебные командировки за границу». Регистрация акционеров в день проведения собрания с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17, в актовом зале (3 этаж). УНП 600024712

Table with exchange rates for various currencies: USD, EUR, RUB, BYR, etc.

Беларусы, якія знаходзяцца ў Лівіі, змогуць выехаць адтуль на ваенным караблі

Грамадзяне Беларусі, якія знаходзяцца ў Лівіі, змогуць пакінуць краіну на ваенным караблі «Трыя 1». Судна адправіцца з Трыпалі 21 жніўня ў 9.00 і накіруецца, як мяркуецца, на Мальту. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе МЗС Беларусі.

Гэта інфармацыя распаўсюджваецца для паведамлення аб гэтай магчымасці грамадзянам нашай краіны, якія знаходзяцца ў Лівіі і не маюць сувязі з беларускім пасольствам, але падтрымліваюць кантакт са сваякамі ў Беларусі. За дадатковай інфармацыяй МЗС рэкамендуе звяртацца ў Пасольства Беларусі ў Лівіі па тэл.: 8-10-218-92-339-59-80, 8-10-218-21-361-25-55, 8-10-218-21-361-63-16, 8-10-218-21-361-42 кругласутачна.

ЯБЛЫЧНЫ СПАС



Айцец Фёдар.

А СВЯЧЭННЕ яблыкаў у ўсіх храмах Беларусі прайшло ўчора — праваслаўныя вернікі адсвяткавалі Яблычны Спас.

Каля Кафедральнага сабора, што ў Мінску, асвячэнне праходзіла цэлы дзень. Людзі неслі не толькі яблыкі, але і грушы, вінаград і нават бананы.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ЗША ЗНОЎ АБВАЛІЛІ СУСВЕТНЫЯ БІРЖЫ

Сусветныя біржы адказалі масавым зніжэннем катывоў на асцярогі з нагоды аслаблення эканомікі Злучаных Штатаў. Сігналы з ЗША таксама негатыўна адбіваюцца на даверы спажывцоў і прадстаўнікоў бізнэсу. Падзенне пачалося традыцыйна з амерыканскага рынку ў чацвер: фондавы індэкс Dow Jones Industrial страціў 3,7%, а з пачатку жніўня гэты індэксатар абваліўся і зніс на 9,5%. Інвестары імкнуча ўкласці сродкі ў больш стабільныя актывы — кошт на золата ўспел за падзеннем рынку вырас да небывалых вышыняў. Негатыўна інвестарам таксама дадало зніжэнне напярэдадні прэгнозу росту сусветнай эканомікі ад банка Morgan Stanley.

Успел за амерыканскімі негатыўна дэманіку прадэманстравалі азіяцкія біржавыя індэксы да канца гандлёвай сесіі пятніцы. Ганконгскі індэкс Hang Seng да канца гандлю зменшыўся на 3,08%. Японскі Nikkei 225 апусціўся на 2,51%. Індэкс Шанхайскай фондавай біржы SSE Composite страціў 0,98%. Паўднёваамерыкі KOSPI аслаб на 6,22%, што аказалася самым значным падзеннем індэксатара са студзеня 2009 года. Расійскія біржы абваліліся на 4%.

САМАЛЁТ ПРЭМ'ЕР-МІНІСТРА ТУРЦЫІ ЛЕДЗЬ НЕ РАЗБІЎСЯ ПРЫ ПАСАДЦЫ

Самалёт прэм'ер-міністра Турцыі Рэджэпа Таяпа Эрдагана атрымаў сур'ёзныя пашкоджанні падчас пасадкі ў аэрапорце сталіцы Самалі горадзе Магадзіша ў пятніцу, паведамляюць турэцкія СМІ. На борце, апроч кіраўніка ўрада, знаходзіліся палітыкі, бізнэсмлены, журналісты. Ніхто не пацярпеў.

Пры гэтым звесткі пра тое, што менавіта адбылося з лайнерам турэцкай урадавай дэлегацыі ў самалійскім аэрапорце, адрозніваюцца. Як паведамляе тэлеканал CNN Turk, Boeing 737-800, на якім пр'ябляў турэцкая дэлегацыя, нахіліўся падчас прыземлення і зачэпў правым крылом зямлю. У той жа час сайт турэцкай газеты Vatpn паведамляе, што лайнер зачэпў крылом пасадачны тэрмінал. Паводле звестак турэцкіх СМІ, НЗ адбылося з-за недастатковай даўжыні ўзлётна-пасадачнага паласы. Адыміслючы адзначаюць, што атрыманыя пашкоджанні могуць не дазволіць лайнеру вярнуцца назад без сур'ёзнага рамонту.

ЦЭНЫ НА ЗОЛАТА ПАДКОЧЫЛІ ДА \$1850 ЗА УНЦЫЮ

На нью-ёркскіх біржы цэны на золата дасягнулі \$1850,4 за тройскаю унцыю, паведамляюць інфармагенцыі. Цэны на золата б'юць рэкорды ўжо другі дзень запар. У чацвер ф'ючэрсны на золата на гандлі дасягнулі аднакі ў \$1828 за унцыю. Рост цен на золата ў 2010 годзе на 30% стаў рэкордным, за першае паўгоддзе 2011 гада метал падаражуў на 5,3%, у ліпені — на 8,5%. Дзесяцігадовы перыяд росту кошту металу стаў самым працяглым, прынамсі, з 1920 года.

Драпежная расліна з'ела птушку

Днямі ў Вялікабрытаніі быў зарэгістраваны вельмі рэдкі ўдалы выпадак (усяго другі ў гісторыі) палявання насасмаеднай расліны на птушку. Першы быў адзначаны некалькі гадоў таму ў Германіі.



Дзівосную карціну тыдзень таму убачыў жыхар англійскай вёскі West Pennard Найдэл Х'юіт-Кулер, калі аглядаў свой трапічны сад. Таму ў адной з гарлачыкавых раслін засталася навідавоку толькі пёры няшчаснай птушкі.

«Самыя вялікія з гэтых драпежных раслін роду Nepenthes даволі часта з'яўдаюць жаб, яшчарка і мышэй, а прадстаўнікі вельмі буйнога віду гарлачыкаў палюць нават на пацукоў, — расказвае Найдэл. — Аднак звычайна асцярэжныя птушкі ў такую пастку не трапляюць».

Спецыялісты ўпэўнены, што ў гэтым выпадку вялікая сінца села на край гарлачыка і схілілася за насасмаею, але завалілася і загінула. Абодва выпадкі з'яўдзяцца прыкладамі драпежных расліннага адбывілы ў экзатычных трапічных садах, што былі культываваныя чалавекам. У дзікай прыродзе падобных здарэнняў біёлагі ніколі не назіралі. Мабыць, у джунглях мисювья птушкі на генетычным узроўні добра ведаюць, што «жартаваць» з вялікімі драпежнымі гарлачыкамі не трэба ніколі.

Сяргей КУРКАЧ.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД ГОРОДА МИНСКА

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «ХЛЕБСЕРВИС»

Административное помещение, инвентарный номер 500/D-708020452, общая площадь здания 18,1 кв.м, стоимостью 123 067 200 рублей, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 89-1.

Стоимость имущества указана с учетом НДС. Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реализуемого с торгов имущества, что составляет 6 153 360.

Подробная информация об имуществе размещена на сайте: http://minsk.court.by/, а также в помещении хозяйственного суда г. Минска: г. Минск, ул. Академическая, 15/1.

Торги состоятся 05.09.2011 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Академическая

БЕЛАРУСЬ ЗАМАРОЖВАЕ ПРАЕКТЫ, ШТО ПРАПРАЦОЎВАЮЦА СУМЕСНА З ШША, ПА АБМЕНЕ ВЫСОКАБАГАЧАНАГА ЯДЗЕРНАГА ПАЛІВА

Беларускі бок прыняў рашэнне аб замарожванні праектаў, што прапрацоўваюцца сумесна з ШША, па абмене высокабагачанага ядзернага паліва. Аб гэтым паведаміў начальнік упраўлення інфармацыі — прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных карэспандэнту БЕЛТА, адказваючы на пытанне аб мерах у адказ на ўвядзенне санкцый ШША.

«Увядзенне новых амерыканскіх эканамічных санкцый ідзе ўразрэз з духам узаемадзейня і супрацоўніцтва. У гэтых умовах беларускім бокам прынята рашэнне аб замарожванні праектаў, што прапрацоўваюцца сумесна з ШША, па абмене высокабагачанага ядзернага паліва ў рамках ініцыятывы па зніжэнні глабальнай паргэцы Міністэрства энергетыкі ШША, а таксама па стварэнні праграмы МБА пры беларускім дзяржаўным універсітэце», — адзначае Андрэй Савіных. Пры гэтым Беларусі па-ранейшаму будзе забяспечваць фізічную бяспеку ядзернага паліва ў поўнай адпаведнасці з міжнароднымі абавязательствамі ў галіне нераспаўсюджвання.

Андрэй Савіных заявіў, што беларускі бок лічыць рашэнне ўрада ШША аб увядзенні эканамічных абмежавальных мер адносна Рэспублікі Беларусь неабгрунтаваным і неперавараным крокам. «Гэта палітычна матываваны рашэнні, якія супярэчаць міжнародным абавязательствам ШША», — сказаў ён.

«Дзеянні ШША з'яўляюцца грубым парушэннем Будапешцкага мемарандума 1994 года, згодна з якім Злучаныя Штаты абавязаліся не прымаць адносна Беларусі меры эканамічнага прымуся. ШША парушылі і палажэнні Хельсінскага заключнага акта, які ўскладае на ўсе дзяржавы абавязальства «пры ўсім акалічнасцях устрымлівацца ад любога акта эканамічнага прымуся, накіраванага на падпарадкаванне сваім уласным інтарэсам ажыццяўлення інаш дзяржавай-удзельніцай праваў, уласных яе суверэнітэту», — падкрэсліў начальнік упраўлення інфармацыі МЗС Беларусі.

Дзеянні ШША таксама супярэчаць рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН 62/183, згодна з якой «ні адна дзяржава не можа ні прымяняць, ні падтрымліваць прымяненне аднабоковых эканамічных, палітычных мер або мер любога іншага характару з мэтай дабіцца падпарадкавання сабе інаш дзяржавы ў ажыццяўленні ёй сваіх суверэнных праваў».

Афіцыйны прадстаўнік беларускага МЗС не выключыў прыняцця інаш мер у адказ. На яго думку, спыненне Злучанымі Штатамі прымянення мер эканамічнага прымуся адносна Беларусі і аднаўленне нармальнага клімата ва ўзаемаадносных дадзць магчымасць прадаўжэння супрацоўніцтва па гэтых праектах.

«УПАЎНАВАЖАНЫ АФІЦЫЙНА АПУБЛІКАВАЦЬ!»



Валерый Кірычэна

Афіцыйнае апублікаванне прававых актаў у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь з'яўляецца завяршальнай і неабходнай стадыяй нарматывага працэсу. Менавіта таму заключны артыкул (пункт) прававога акта, як правіла, так і гучыць: «Устаўпае ў сілу з дня яго апублікавання». З датай афіцыйнага апублікавання акта зніваюцца дата ўступлення яго ў сілу і магчымасць прымянення закладзеных у ім нормаў. Такім функцыяй надае асаблівае вагу сістэме афіцыйнага апублікавання і прадувае да яе дастаткова жорсткіх патрабаванняў, бо з ёю звязана узнікненне прававых наступстваў. Афіцыйнае апублікаванне як рэалізацыя канстытуцыйнага права кожнага грамадзяніна нашай рэспублікі на інфармацыю аб прынятых прававых актах з'яўляецца адным з агульнапрызнаных міжнароднай супольнасцю правоў чалавека. Менавіта афіцыйнае апублікаванне служыць гарантыяй таго, што тэкст, які публікуецца, поўнаасцю адпавядае арыгіналу, гэта значыць, таму тэксту, які прыняты адпаведным дзяржаўным органам і падпісаны кампетэнтнай службовай асобай.

Беларусь мае значны вопыт, звязаны з забеспячэннем свабоднага доступу грамадзян да афіцыйнай прававой інфармацыі. Пры гэтым пастаянна аналізуецца вопыт інаш дзяржавы, і ў першую чаргу пераход ад традыцыйнай сістэмы апублікавання прававых актаў у перыядычных друкаваных выданнях да іх апублікавання толькі ў электронным выглядзе.

Можна пагадзіцца з меркаваннем спецыялістаў, што традыцыйныя «папярковыя» тэхналогіі ва ўмовах няспыненых інфармацыйных патокаў не могуць справіцца з праблемамі, якія паўсталі. Развіццё інфармацыйных тэхналогій і актыўнае выкарыстанне інтэрнэту ў нашай краіне дазваляе вучоным і практыкам аднесці да ліку актуальных і пытанне аб прававым рэгуляванні афіцыйнага электроннага апублікавання прававых актаў.

Сістэма публікацыі прававых актаў у электронным выглядзе, безумоўна, мае свае перавагі, сярод якіх зніжэнне фінансавых, арганізацыйных і тэхнічных выдаткаў на распаўсюджванне прававых актаў, скарачэнне тэрмінаў іх апублікавання, магчымасць грамадзян у любы час і ў любым месцы азнаёміцца з тэкстамі прававых актаў. Да праблемных пытанняў электроннага апублікавання можна аднесці найперш пытанні забеспячэння інфармацыйнай бяспекі. Трэба, безумоўна, улічваць і тое, што яшчэ не ўсе грамадзяне маюць дастатковыя навыкі работы з камп'ютарам або гэтыя навыкі наогул адсутнічаюць, многія не маюць камп'ютара або доступу ў Інтэрнэт.

Калі казаць пра арганізацыю афіцыйнага апублікавання прававой інфармацыі ў дзяржавах СНД, то практычна там выкарыстоўваецца традыцыйны падыход, які грунтуецца на публікацыі прававых актаў у перыядычных друкаваных выданнях.

У Украіне і ў Рэспубліцы Узбекістан выкарыстоўваецца традыцыйная сістэма апублікавання прававых актаў у перыядычных друкаваных выданнях. Тэксты прававых актаў даступны таксама ў электроннай версіі на адпаведных сайтах.

У Туркменістане, Рэспубліцы Таджыкістан, Кіргізкай Рэспубліцы і Рэспубліцы Казахстан доступу да прававых актаў у электронным выглядзе не існуе.

На сённяшні дзень, дзякуючы развіццю інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій, у

многіх краінах Еўропы права грамадзян на атрыманне свабоднага доступу да афіцыйнай прававой інфармацыі рэалізуецца з выкарыстаннем усіх магчымых сродкаў. Прычым колькасць такіх краін павялічваецца.

У адных краінах прызнаецца афіцыйным апублікаванне прававых актаў у друкаванай і электроннай форме, у інашых афіцыйным лічыцца апублікаванне прававых актаў толькі ў друкаваных выданнях, у трэціх — апублікаванне толькі ў электронным выглядзе.

Адной з першых краін Еўропы, якая прызнала афіцыйным апублікаванне прававых актаў у друкаванай і электроннай форме, была Нарвегія. У спіс краін, дзе электронная версія афіцыйнай газеты мае такі самы статус, што і яе друкаваная выданне, уваходзяць Французская Рэспубліка, Эстонская Рэспубліка, Італьянская Рэспубліка, Літоўская Рэспубліка, Рэспубліка Славенія, Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі і Фінляндская Рэспубліка.

У большасці краін Еўрапейскага саюза распаўсюджванне прававой інфармацыі ажыццяўляецца з дапамогай выкарыстання электронных рэсурсаў. Дзяржаўныя органы і арганізацыі ўсім часцей аддаюць перавагу электронным версіям афіцыйнага апублікавання. Гэта не перабраўвае фінансавыя выдаткі з улічэння атымальных спосабаў, каб забяспечыць доступ да прававых актаў і задаволіць патрэбы грамадства і дзяржавы ў такім матэрыяле.

У Беларусі прававыя акты публікуюцца ў афіцыйным друкаваным выданні «Нацыянальнага рэестру правоў актў Рэспублікі Беларусь», а пачынаючы з 2003 года — і ў яго электроннай версіі, якая размешчаецца на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Ідэнтычнасць тэкстаў забяспечвае Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Апошнім часам частка прававых актаў падаецца толькі ў электроннай версіі (пастанова Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пастанова Савета Міністраў аб камандзіраванні службовых асоб, нарматыўныя прававыя акты абласных і Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў, аб'яўчэнняў і Мінскага гарыканкама, мисювых Саветаў дэпутатаў і выканавчых і распарадчых органаў базавога ўзроўню, тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты ды інашых).

Такім чынам, у нашай дзяржаве ажыццяўляецца паступовы пераход да афіцыйнага электроннага апублікавання прававых актаў, за якім — будучыня.

Першы намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь Аляксандр ГАУРЫШ.

«Сёння ёсць у што ўкласці грошы ў краіне...»

У Беларусі з'явіцца другі горад шахцёрцаў?

Валерый Кірычэна адзначае, што 2010 год «Беларуская» скончыў паспяхова: было выраблена больш за 8 млн 600 тысяч мінеральных угнаенняў, што дапамагчыма забяспечыць у поўнай аб'ёме і экспартныя паставкі, і паставіць на ўнутрыны рынак.

У планах прадпрыемства — павялічыць аб'ёмы да 11 тысяч тон за год да канца гэтай пяцігодкі.

— Нягледзячы на крызіс, які быў у 2009 і 2010 гадах, мы не згарнулі сваю будучыню: мы працягвалі будаваць руднікі, мы ўвайлі ў эксплуатацыю ў крызісны год Краснаслабодскі руднік, працягвалі будаваць Бярозавы руднік, працягвалі мадэрнізаваць нашы руднікі, нашы фабрыкі, каб быць гатовымі павялічыць магучасць. Мы сёння, я ўпэўнена магу сказаць, можам выпускаць 9 а лішнім мільёнаў тон мінеральных угнаенняў за год. Зараз наша праграма разлічана на выхад у 2015 годзе на 11 мільёнаў тон. Вялікая гэта лічба ці мала? Я прывяду прыклад: калі мы сёння маем 9 мільёнаў, а ў 2015 годзе будзем мець 11 мільёнаў, то гэта адно рудуупраўленне. Калі б мы сёння пачалі з нуля будаваць такое

прадпрыемства, то, напэўна, спатрабілася б як мінімум 8-9 гадоў для выхаду на такую магучасць.

Для таго, каб узяць у гледзненне ў будучыню і не згубіць пазіцыі на сусветным рынку, на «Беларускалі» ўжо сёння разглядаюцца перспектывы распаўсюўкі Пётрыкаўскага радовішча.

— Мы ўжо сёння разглядаем адпрацоўку новага участка Пётрыкаўскага радовішча — тут будзе будаўніцтва не толькі рудніка, а ўсё ўжоя комплексу. У прышчэце, гэтыя пытанні ў нас ужо старанна адпрацаваны: мы вызначылі пляцоўку — яна знаходзіцца за 6 кіламетраў ад Пётрыкава, на тэрыторыі гэтага участка амаль няма населеных пунктаў (менш будзе выдаткаў на аднаўленне зямель). Перспектывы працы прадпрыемства па выпуску калійных угнаенняў у Беларусі вельмі спрыяльныя. І дзякуючы Пётрыкаўскаму радовішчу мы зробім другі горад шахцёрцаў у Беларусі. Ну не мы, можа нашы паслядоўнікі, але мы пачнем, — кажае генеральны дырэктар «Беларускалі».

Калі глядзець у далёкую будучыню, то перспектывы для калійскага вадкія вадкія, лічыць Валерый Міхайлавіч: насельніцтва расце — адпаведна, расце і спажыванне прадуктаў харчавання.

— Мы не баімся, што нашы канкурэнты таксама нарастаюць магучасці. Мы зробім гэта нашым хутчэй, бо пачалі гэтую працу нашам раней. Гэта я вам адразу заўважу.

Цікава, што сёння на «Беларускалі» задумваюцца і пра тое, як бы прадаваць не толькі калійныя, але і складаныя угнаенні.

Яшчэ ў крызісны 2009 год мы для сябе зрабілі высновы: калі па калійных угнаеннях былі даволі вялікі спад, то па NPK (складаных угнаенняў) спад быў, але не ў такіх аб'ёмах. Тады мы выраіцавалі для сябе палітыку дыверсіфікацыі: выпускаць не толькі калійныя угнаенні, але і складаныя. Першы праект зрабілі для Рэспублікі Беларусь і ўвайлі ў эксплуатацыю невялікі заводзік на 100 тысяч тон у год па вытворчасці складаных угнаенняў. Але ў той жа час заклалі першы камень на будаўніцтва іншага заводу па вытворчасці складаных угнаенняў: ён сёння праектуецца, пачаля работы, і мы плавінны ў 2012 годзе ўвесці яго ў эксплуатацыю.

Акрамя гэтага, «Беларускалі» плануе пабудаваць хімічны камбінат па глыбокай комплекснай перапрацоўцы хлоразамаснальнай мінеральнай сыравіны.

— Ён будзе выпускаць прадукцыю, якая запатрабавана ва ўсім свеце ў шмат якіх галінах прамысловасці. Хацелася б гэты завод разгарнуць на больш шырокай рыэйкі, але, на жаль, мы не можам знайсці партнёра, які можа бы ўвайсці ў гэтую сумеснае прадпрыемства з сыравінай, з дапамогай якой можна было б выпускаць усе віды ПВХ.

Напрыканцы прэс-канферэнцыі гендзірэктар сказаў некалькі слоў і пра заробкі шахцёрцаў: — Нас не любяць за высокую заробку. Трэба быць больш сціплым. Я мо павялічыць зарплату адпаведна павелічэнню прадукцыйнасці. Але я гэтага не зрабу. Шмат хто кажае, што зарплата трэба павялічваць да росту курсу долара. Але інфляцыя — вось асноўны паказчык, воль на што мы будзем глядзець, на рэальную заробку. І глядзець на інаш людзей. Гэта мая пазіцыя, і я бы мяне ні ціснулі, і я бы буду адставаць. Немагчыма ў асобным прадпрыемстве, прабачце, пабудаваць камунізм, калі інаш навакол будучы пры сацыялізме, — сказаў Валерый Кірычэна.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Абзац

У Мінску пральныя машыны сталі лідарамі продажаў сёлета ў студзені — ліпені — іх продажы ў параўнанні з адпаведным леташнім перыядам узраслі на 67,5%. Акрамя таго, выраслі продажы халадзільнікаў і маразільнікаў (на 49,6%), сінтэтычных мыійных сродкаў (на 23,4%), тэлевізараў (на 9,8%). За гэты перыяд прададзена 20,2 тыс. пральных машын, 25,7 тыс. тэлевізараў, 31,5 тыс. халадзільнікаў і маразільнікаў.

Школьныя заплечнікі сталі хітом крадзяжоў у Віцебску 17 і 18 жніўня. 17 жніўня ў секцыі «Канцэртаў» Віцебскага ўнівермага непрацуючы, раней судзімы 27-гадовай мужчына і жанчына выкіраі шодць заплечніка і пачак паперы. Іх затрымалі. 18 жніўня дзве жанчыны паліліся на крадзяжы з вулічнага гандлёвага кіёска Віцебскага ўнівермага сямі школьных заплечнікаў. Здабчыны яны спрабавалі вывесці ў дзіцячыя калыскі.

За 150 метраў ад беларуска-літоўскай мяжы на участку аддзела памежнай службы «Пярэчка» памежнікі затрымалі грузавы мікрааўтобус Mercedes з беларускімі нумарамі. Пры затрыманні з мікрааўтобуса высахалі пяць прапаўраўшальнікаў і цацелі скавалца ад наарады ў лясным масіве. У мікрааўтобусе знаходзілася каля 75 скрынёў цыгарэт.

Футбольна-канцэртнае шоу «Матч зорак: Расія — Беларусь», якое прысвечана святкаванню 100-годдзя беларускага футбола і павіна было адбыцца 20 жніўня на мінскім стадыёне «Дынама», пераносіцца на 9 верасня, паведамляе піар-дырэктар праекта Э.А. Матвеева. Прычынай пераносу, па яе словах, стала самаадчуванне некаторых гульцоў расійскай каманды і немагчымасць правядзення якасных замен. Да 1 верасня расіянэ паабялілі вызначыцца з канчатковым складам гульцоў. 9 верасня матчы адрядбудзецца, як і планавалася, на мінскім стадыёне «Дынама», а ўсе квіткі, ужо набытыя гледачамі, будучы спрадуўныя.

Поўны абзац

У Дзятровіце вадзіцель быў арыштаваны за тое, што кіраваў няспраўным транспартным сродкам, выкарыстоўваючы нагу ў якасці тормазу. 24-гадовай кіроўца, падчас прыпынку выявіўшы непаладку з тармазамі, вырашыў не выкілаць завукатар, а працягнуць рух, пры неабходнасці зніжаючы хуткасць высунутай з аўтамабіля нагой.

Іспанскі футбольны клуб «Хетафе» заклікаў заўзятараў каманды здаваць сперму ў спецыялізаваных медыцынскіх установах. Мэтай гэтай кампаніі клуб абвясціў павелічэнне колькасці бальшчыкаў. Акцыя атрымала назву «Siendo mas, seremos mas grandes», што можна перавесці як «Чым нас больш, тым мы мацнейшыя».

Паводле паведамленняў карэспандэнцятаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Кіроўца джыпа: «моцна раззлаваўшыся, я наехаў на альтанку, а затым на другія вароты»

Незвычайнае ДТЗ здарылася непадалёк ад пасёлка Калодзішч Мінскага раёна.

— Я заблытаўся ў цэпры і ў лесе і не ведаў, куды ехаць. Была калі паловы другой ночы. У стравым стане я наехаў на сіня жалезныя вароты. Выйшаў з машыны і зразумеў, што моцна яе паškodзіў. Пасля гэтага моцна раззлаваўся і паехаў прама, наехаў на альтанку, а затым на другія вароты. Аб'ехаў будынак вакол, спытаў у вартаўніка, як выехаць на МКАД, — так патлумачыў у мільцы свае дзеянні 35-гадовай мінчанін, які на сваім джыпе «Фальксваген Туарэг» тараніў адно з мясцовых прадпрыемстваў.

— Раніцай вартаўнік рабіў абыход тэрыторыі і убачыў пашкоджаныя вароты і альтанку і побач знайшоў згублены нумар аўтамабіля. Супрацоўнікам ДАІ знайсці кіроўцу было нескладана, — расказала «Звяздзе» старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе Савецкага АДАІ Марыя Дзьякава. — Вартаўнік апазнаў у кіроўцы мужчыну, з якім размаўляў уначы і якому паказваў выезд на МКАД.

Прышоўшы раніцай у сабе, мужчына знайшоў свой «Фальксваген Туарэг» 2008 года выпуску з разбітым ляздзім бамперам, пашкоджаным пакрыццём двух левых крылаў і двух левых дзвярэй, з сарваным молдынгам левых прырэдных дзвярэй і адарваным левым люстрам. На кіроўцу складзена чатыры пратаколы, у тым ліку за тое, што пакінуў месца ДТЗ.

Алена АУЧЫНІКАВА.

Предложение о покупке акций ОАО «Керамика» Полное наименование и местонахождение покупателя акции: Закрытое акционерное общество «Белтяжмаш», 220036 г. Минск, пер. Северный, 13, административный корпус (здание № 2), каб. 18, контактные телефоны: 8 (017) 2135455, 8 (029) 8504504. Полное наименование и местонахождение эмитента, акции которого покупаются, — Открытое акционерное общество «Керамика», г. Витебск, ул. Гагарина, 109. Количество акций, которое намеревается приобрести Покупатель, — 15000 (пятнадцать тысяч) простых (обязованных) акций. Цена приобретения акции — 30000-50000 рублей за одну акцию. Сроки, форма и порядок оплаты акции: оплата будет производиться денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением на счет брокера-продавца в день заключения сделки согласно требованиям расчётно-клиринговой системы ОАО «ББФБ». Место совершения сделок — ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», г. Минск, ул. Сурганова, 48а. Брокер покупателя — ООО «Лидеринвест», г. Минск, ул. Понамаренко, 35а, комн. 241. Дата начала покупки акций — «29» августа 2011 г. Дата окончания покупки акций — «31» декабря 2011 г. В случае досрочного приобретения количества акций, указанного в тексте предложения, покупатель имеет право отозвать настоящее предложение тем же способом, которым был объявлен текст предложения о покупке акций. УНП 100625309

Яршевичский сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области (Продавец) ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже 2 (двух) земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов:

Лот 1 — земельный участок в д. Яршевичи, общая площадь участка 0,1600 га, кадастровый номер 622087816101000116, начальная цена 5176830 белорусских рублей;

Лот 2 — земельный участок в д. Кисели, общая площадь участка 0,1762 га, кадастровый номер 622087806601000072, начальная цена 5876220 белорусских рублей.

Участки размещены на расстоянии 40 км от Минска вблизи автомагистрали Минск—Гродно, рядом лес, река.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории республики или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона. Задаток в сумме 10% от начальной цены земельного участка перечисляется на расчетный счет 3606014180503 в ЦБВ 605 филиала 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601, г. Воложин, ул. Партизанская, 13, назначение платежа 4901, УНП 600037328, покупатель — Яршевичский сельский исполнительный комитет. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 20 сентября 2011 года в 10.00 по адресу: д. Яршевичи, 2, помещение сельсопколма.

Заявления на участие и документы принимаются до 19.09.2011 года до 17.00 по адресу: д. Яршевичи, 2, сельсопколма.

Тел. 8 01772 32 3 36.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 20 сентября 2011 г. в 10.00 состоится закрытый аукцион по продаже права на заключение договоров аренды торговых объектов, расположенных в г. Бобруйске по ул. Социалистической, 65/46 в торговом доме «Березинка» (предмет торгов), принадлежащих на праве собственности ЗАО «БПС-Лизинг» (продавец), в составе:

№ лота	№ изобраз. помещения согласно свидетельства о гос. регистрации	№ торгового объекта по плану	Площадь лота, кв.м	Начальная цена продажи, бел. руб. (в том числе НДС 20%)	Начальная цена продажи, бел. руб. (в том числе НДС 20%)	Задаток, % от начальной цены продажи	Ставка арендной платы: 0,6 базовой величины за 1 кв/м торговой площади
1	710/D-50973	(торговое помещение 8)	1	20,0	16 320 000	97 920 000	10 %
2	710/D-50976	(торговое помещение 11)	4	17,0	13 872 000	83 232 000	10 %
3	710/D-50977	(торговое помещение 12)	5	15,8	12 892 800	77 356 800	10 %
4	710/D-50982	(торговое помещение 18)	10	36,4	29 702 400	178 214 400	10 %
5	710/D-50994	(торговое помещение 26)	11	15,1	12 321 600	73 929 600	10 %
6	710/D-50984	(торговое помещение 20)	12	20,1	16 401 600	98 409 600	10 %
7	710/D-50989	(торговое помещение 21)	13	20,9	17 054 400	102 326 400	10 %
8	710/D-50990	(торговое помещение 22)	14	16,4	13 382 400	80 294 400	10 %
9	710/D-50991	(торговое помещение 23)	15	20,8	16 809 600	100 857 600	10 %
10	710/D-50992	(торговое помещение 24)	16	15,3	12 484 800	74 908 800	10 %
11	710/D-50993	(торговое помещение 25)	17	14,8	12 076 800	72 460 800	10 %
12	710/D-50983	(торговое помещение 19)	18	15,2	12 403 200	74 419 200	10 %
13	710/D-51014	(торговое помещение 27)	20	15,9	12 974 400	77 846 400	10 %
14	710/D-50965	(торговое помещение 2)	24	14,6	11 913 600	71 481 600	10 %
15	710/D-50972	(торговое помещение 6)	28	22,9	18 686 400	112 118 400	10 %
16	710/D-50964	(торговое помещение 33)	30	9,3	7 588 800	45 532 800	10 %

Место проведения торгов и приема документов: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54, в здании Бобруйского управления Филиала «Центр «Белтехинвентаризация».

Организатор торгов: Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509 (220034, г. Минск, ул. Чапаева, 222, р/с 3012000511012 в ЗАО «Центр Банк», ЦБВ 5 БИК 153001820, УНП 807000214, Минск, ул. Плотнова, 15, ОКПО 55484006).

Номер расчетного счета для внесения задатка: р/с 3012004030018 в ОАО «БПС-Банк», код 369, УНП 100625018.

Срок подачи документов, осмотра предмета торгов и внесения задатка: с 22 августа по 19 сентября 2011 г. включительно до 16.00.

Для участия в торгах лица, заявляющие о своем участии в них, должны предоставить по указанному адресу следующие документы: заявление на участие в торгах; копии платежного

# «ЯШЧЭ І ЖАЛЕЗНАЕ ВЯСЕЛЛЕ СПРАВІМ! ЗА НАМІ НЕ ЗАРЖАВЕЕ!»

Пераканалі мурманскіх беларусаў, якія пазамінулай вясной сталі брыльянтавымі юбілярамі — адзначалі 60 гадоў (!) сумеснага жыцця. І з задавальненнем згадзіліся падзяліцца са «Звяздой» рэцэптам сямейнага шчасця. Ну і, вядома ж, сакрэтам доўгажыцарства.

Дзмітрэевы, скажаць па шчырасці, зусім не цягнуць на свой узрост. Бадзёрыя, падцягнутыя, прыгожыя. Вы б бачылі з якім запалам 92-гадовай Ільі Трафімавіч іграе на гармоніку, а яго, на 10 гадоў маладзейшага, жонка яму падпявала! Калі ж, спецыяльна для госці з Беларусі, зацягнулі «Лявонію», шчыра прызнацца, ледзь утрымалася, каб не паіцьці ў скокі.



Ілья Трафімавіч іграе на гармоніку, а Ганна Мікалаеўна яму падпявае — такі востр'я сямейны дуэт.

### «Купляем толькі беларускую каўбасу»

— Сядзіце, у нагах прадуць няма, — запрашае да стала гаспадар.

— Спачатку паеце, пасля будзем размаўляць, — гасцінна працягвае талерку са слівамі і абыркосамі гаспадыня.

Ілья Трафімавіч і Ганна Мікалаеўна родам з вёскі Сьчэва, што на Віцебшчыне. Пасля Вялікай Айчыннай вайны па волі лёсу трапілі ў Мурманск, дзе жылі і па сённяшні дзень. Але, прызналіся, дагэтуль сумуюць па радзіме. Ды так, што сніцца па начах.

— Летас нам дапамаглі купіць білеты да Мінска, чалавека, які будзе суправаджаць, выдзелілі, — распавядае Ілья Трафімавіч. — Здавалася б, садзіся і едзь. Але перад самым ад'ездам, калі радзіма ўжо была так блізка, урані скажаць, што маё вяртанне сэрца можа не вытрымаць другой дарогі і спякотнага беларускага лета.

### Адна вінтоўка на траіх ды жменя патронаў

Вялікую Айчынную Ілья Дзмітрэевы сустрэў пад Жлобінам радавым салдатам. Як зараз памятае, 22 чэрвеня разліў борщчч на талерках, накрыў стол для вартавой роты. Але есці ніхто з саласлужбцаў так і не прыйшоў. Поваар пайшоў разведка абстаноўку і ўбачыў склад, які палаў. Гэта немцы пачалі бамабць з самалётаў вузлавы Жлобіна.

— Нехта (як мы зразумелі пазней, гэта быў дыверсант) падняў паніку. І наступіла каманда дыспікацыі. Салдаты і людзі з суседніх вёскаў беглі лінію шчырулі за камандуючым. Мы былі практычна бездабароны перад ворагам. Ну што такое адна вінтоўка на траіх ды жменя патронаў? Больш за тое, страляць па самалётах нам адразу ж забаранілі. Зараз няма сэнсу ўтойваць праду. Мы здагадаліся аб здарэце. Калі хаваліся ноччу ў лесе, зважвалі правані святла ад ліхтарыкаў. Нехта залязлі на дрэвы і сігналілі аб нашым месцазнаходжанні. Здагадзі пацвердзіліся, калі прыйшоў доўгачаканы саства са «зброяй». Замест вінтоўкі і патронаў у вагонах мы знайшлі сухары і ячмень для коней.

Але было позна. На выхадзе з лесу іх ужо чакалі немцы.

— Кроў лілася ручамі. З людзей, з коней. У тым былі я атрымаў кантузі і цяжкае раненне. Сам падняцца не мог. А таварышы не дапамаглі. Ды і каму было дапамагаць? Практычна ўсе загінулі. Калі апыртымею, спрабаваў паўці з перабітай нагой па бульбяным полі. Здаецца, вырапанне было так блізка... Як раптам

— Раней жа, калі бацькі былі жывыя, а мы маладзейшыя, штогод туды ездзілі, — з ноткай суму дадае Ганна Мікалаеўна. — І рыбу ім вазілі.

— Раней рыба ў Мурманску была смачная і зусім не дарагая, — настальгава дзядуля. — А зараз... Цьфу! Вунь, напрыклад, аёр сухі — ажно 690 рублёў (калі 140 тысяч на нашы грошы) кілаграм каштуе. Дык быў бы добры, а то там есці няма чаго — адно смецце: шкура ды косці. А вэнджаная рыба... Ведаец, як у нас цяпер вэндзяць: разводзяць парашок і апускаюць у раствор рыбіну на некалькі хвілін. Адна хмія...

— Таму мы рыбу зараз практычна і не купляем. У нас, непадалёку ад дома, ёсць беларускі магазін. Дык муж настаяна адтуль каўбасу прыносіць. Вашу, беларускую. З мясам. Бо ў расійскай, не дай змяніць (звяртаецца да Ільі Трафімавіча), мясам не пахне.

— Беларусь наогул рай (дарчы, гэтак паараўнае чула не ад аднаго мурманца) і параўнаць з Расіяй. У Расіі бур'ян, палі хмызнякмямі зарастаюць. Трактары ў полі пад дажджом гноюць. А як да



«Мурзік — наш лекар. Адчувае, што баліць, кладзецца на тое месца — і боль як рукой здымае».

### «Ніколі не забуду, як мяне распаналі і голага закапалі ў снег»

Ілья Трафімавіч прайшоў праз многа лагераў. Іх немцы ўстроівалі адразу ж на захопленых тэрыторыях. Спачатку быў Бабруйск, затым — Баранавічы, Польшча, і нарэшце, скаліцы Нарвік. У Нарвегіі фашысты будавалі ваенна-марскую базу. Ваенна-напалонных выкарыстоўвалі ў якасці бясспітнай працоўнай сілы.

— Рана на назе доўгі час не зажывала, там работнік з мяне быў, скажам так, ніякі, — распавядае Ілья Трафімавіч. — Звычайна такіх за непатрабнасцю забівалі. Але і сярод немцаў сустракаліся неабіягчы людзі. Бывала, знясілею — залозілі і ляжы нерухома. А яны — радавыя нямецкія ваенна-случаўцы — мяне не дабіваў, а адліцаваць убож, каб адпацьці. Вось так праз некалькі краін за ногі і працягнулі. Праду, аднойчы наці і наглядальніка накіраваў на мяне пісталет. Але я не разбурыўся і, глядзячы ворагу прама ў вочы, выціпаў: «Давай, страляй!». Ён пагардліва сустрэў мяне непакорны погляд: «Du selbst!» (маўляў, сам сканаеш).

Паводле слоў Ільі Трафімавіча, у Нарвегіі зімой жылівалі німцы. Адны паміралі ад голаду: дзённы рацыён ваеннапалонных складался з шапулінай ад бульбы, кубка вады. Іншыя — ад холаду.

— Дзіўна, але холад тады на мяне не дзейнічаў, — узгадвае былы ваязень. — Зімаваў без цёплага адзення. На мне былі рваныя кальсоны, гімнасцёрка з дзіркамі. Нас увесь час спрабавалі завербаваць у нямецкую армію. Практычна ніхто не ішоў. Дык немцы помсцілі, як маглі. Ніколі не забуду, як мяне распаналі і голага закапалі ў снег. Альбо я спілаасаванага да крыві пасадзілі ў влізную бочку з салёнай марской вадою.

Як удалося выжць у тым канцэнтрацыйным пекле, Ілья Трафімавіч і сам не ведае. Але ўсё ж такі дакачаўся прыходоў саюзных войскаў. Кажа, назло фашыстам.

На радзіму з Нарвегіі палонных везлі пад аховай у таварняках. Ку-

### «У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?»

— Усіміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву».

— Клапіосці адно пра аднаго, — дадае Ганна Мікалаеўна. — Калі мяне паралізавала, муж глядзяць мяне, як дзіця. Зараз жа я ў яго за лекарку (у яго ж з сэрцама праблемаў): кантралюю, каб не забываўся таблеткі выпіць. Мы ўжо толькі годду разам, што ўжо не ўяўляем жываць адно без аднаго.

— У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?» — усміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву. Мне ўжо больш чым 90, а я дап'яна ніколі не напіваўся. Акрамя таго, пастаная пра справе. У мяне не бывае выхадных. Кветкі ў гаршчых разводжу, кошкі пльюту...»

— Прыязджаю, а там мама хворая на печыці ляжыць. Кажа, жаніху, сынку, а то бабылінь застанешся, на старасці некаму будзе клапаціцца. Ды і мне спакойней будзе. Ну, я падумаў — ды і пайшоў рабіць прапанову Ганульцы.

— Я вырашыла, што ён жартуе, — смяецца Ганна Мікалаеўна. — Таму з усмешкай яму і сказала, што, безумоўна, выйду. А на наступны дзень Ілья з парсцёнкам і татам прыйшоў. Тут я ўжо задумалася: хлопец нармальны, не п'е, на вайне быў... Загса ў нашай вёсцы не было. Распісваліся ў Расійскім сельсавеце Сяненскага раёна, што за сем кіламетраў ад дома. Мы прыбраліся, які маглі, і пайшлі туды ўдваіх пешшу. Надвор'е было цудоўнае, людзі на палях бульбу ўбіралі. Па дарозе ўсё, хто бачыў нас, вішавалі. Толькі адна

### «У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?»

— Усіміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву».

— Клапіосці адно пра аднаго, — дадае Ганна Мікалаеўна. — Калі мяне паралізавала, муж глядзяць мяне, як дзіця. Зараз жа я ў яго за лекарку (у яго ж з сэрцама праблемаў): кантралюю, каб не забываўся таблеткі выпіць. Мы ўжо толькі годду разам, што ўжо не ўяўляем жываць адно без аднаго.

— У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?» — усміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву. Мне ўжо больш чым 90, а я дап'яна ніколі не напіваўся. Акрамя таго, пастаная пра справе. У мяне не бывае выхадных. Кветкі ў гаршчых разводжу, кошкі пльюту...»

— Прыязджаю, а там мама хворая на печыці ляжыць. Кажа, жаніху, сынку, а то бабылінь застанешся, на старасці некаму будзе клапаціцца. Ды і мне спакойней будзе. Ну, я падумаў — ды і пайшоў рабіць прапанову Ганульцы.

— Я вырашыла, што ён жартуе, — смяецца Ганна Мікалаеўна. — Таму з усмешкай яму і сказала, што, безумоўна, выйду. А на наступны дзень Ілья з парсцёнкам і татам прыйшоў. Тут я ўжо задумалася: хлопец нармальны, не п'е, на вайне быў... Загса ў нашай вёсцы не было. Распісваліся ў Расійскім сельсавеце Сяненскага раёна, што за сем кіламетраў ад дома. Мы прыбраліся, які маглі, і пайшлі туды ўдваіх пешшу. Надвор'е было цудоўнае, людзі на палях бульбу ўбіралі. Па дарозе ўсё, хто бачыў нас, вішавалі. Толькі адна

дзядуля, якая вельмі хацела выйсці замуж за майго Ільіа, плакала.

— Галоўны сакрэт столькіх гадоў сумеснага жыцця — гэта ўменне падстройвацца адно пад аднаго, не хлусціць, не хадзіць налева, — разам падбіраюць словы для тлумачэння свайго сямейнага шчасця Дзмітрэевы.

— Зараз жа ў адну суботу вяселе спраўляюць. У другую — развод. А ўсё з-за таго, што дзядулячы — мы ж тэлевізар глядзім — хоцьці прыйсці на ўсё гатованька. Глядзяць, каб хлопцы былі багаты, машыну доўга меў, лешчына за горадам, вабы былі ўсялякіх заморскіх краінах.

Мы ж з жонкай усё разам жывалі. Калі прыехалі ў Мурманск, мелі толькі адну старэнкуую табурэтку.

— Клапіосці адно пра аднаго, — дадае Ганна Мікалаеўна. — Калі мяне паралізавала, муж глядзяць мяне, як дзіця. Зараз жа я ў яго за лекарку (у яго ж з сэрцама праблемаў): кантралюю, каб не забываўся таблеткі выпіць. Мы ўжо толькі годду разам, што ўжо не ўяўляем жываць адно без аднаго.

— У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?» — усміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву. Мне ўжо больш чым 90, а я дап'яна ніколі не напіваўся. Акрамя таго, пастаная пра справе. У мяне не бывае выхадных. Кветкі ў гаршчых разводжу, кошкі пльюту...»

— Прыязджаю, а там мама хворая на печыці ляжыць. Кажа, жаніху, сынку, а то бабылінь застанешся, на старасці некаму будзе клапаціцца. Ды і мне спакойней будзе. Ну, я падумаў — ды і пайшоў рабіць прапанову Ганульцы.

— Я вырашыла, што ён жартуе, — смяецца Ганна Мікалаеўна. — Таму з усмешкай яму і сказала, што, безумоўна, выйду. А на наступны дзень Ілья з парсцёнкам і татам прыйшоў. Тут я ўжо задумалася: хлопец нармальны, не п'е, на вайне быў... Загса ў нашай вёсцы не было. Распісваліся ў Расійскім сельсавеце Сяненскага раёна, што за сем кіламетраў ад дома. Мы прыбраліся, які маглі, і пайшлі туды ўдваіх пешшу. Надвор'е было цудоўнае, людзі на палях бульбу ўбіралі. Па дарозе ўсё, хто бачыў нас, вішавалі. Толькі адна

дзядуля, якая вельмі хацела выйсці замуж за майго Ільіа, плакала.

— Галоўны сакрэт столькіх гадоў сумеснага жыцця — гэта ўменне падстройвацца адно пад аднаго, не хлусціць, не хадзіць налева, — разам падбіраюць словы для тлумачэння свайго сямейнага шчасця Дзмітрэевы.

— Зараз жа ў адну суботу вяселе спраўляюць. У другую — развод. А ўсё з-за таго, што дзядулячы — мы ж тэлевізар глядзім — хоцьці прыйсці на ўсё гатованька. Глядзяць, каб хлопцы былі багаты, машыну доўга меў, лешчына за горадам, вабы былі ўсялякіх заморскіх краінах.

Мы ж з жонкай усё разам жывалі. Калі прыехалі ў Мурманск, мелі толькі адну старэнкуую табурэтку.

— Клапіосці адно пра аднаго, — дадае Ганна Мікалаеўна. — Калі мяне паралізавала, муж глядзяць мяне, як дзіця. Зараз жа я ў яго за лекарку (у яго ж з сэрцама праблемаў): кантралюю, каб не забываўся таблеткі выпіць. Мы ўжо толькі годду разам, што ўжо не ўяўляем жываць адно без аднаго.

— У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?» — усміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву. Мне ўжо больш чым 90, а я дап'яна ніколі не напіваўся. Акрамя таго, пастаная пра справе. У мяне не бывае выхадных. Кветкі ў гаршчых разводжу, кошкі пльюту...»

— Прыязджаю, а там мама хворая на печыці ляжыць. Кажа, жаніху, сынку, а то бабылінь застанешся, на старасці некаму будзе клапаціцца. Ды і мне спакойней будзе. Ну, я падумаў — ды і пайшоў рабіць прапанову Ганульцы.

— Я вырашыла, што ён жартуе, — смяецца Ганна Мікалаеўна. — Таму з усмешкай яму і сказала, што, безумоўна, выйду. А на наступны дзень Ілья з парсцёнкам і татам прыйшоў. Тут я ўжо задумалася: хлопец нармальны, не п'е, на вайне быў... Загса ў нашай вёсцы не было. Распісваліся ў Расійскім сельсавеце Сяненскага раёна, што за сем кіламетраў ад дома. Мы прыбраліся, які маглі, і пайшлі туды ўдваіх пешшу. Надвор'е было цудоўнае, людзі на палях бульбу ўбіралі. Па дарозе ўсё, хто бачыў нас, вішавалі. Толькі адна

дзядуля, якая вельмі хацела выйсці замуж за майго Ільіа, плакала.

— Галоўны сакрэт столькіх гадоў сумеснага жыцця — гэта ўменне падстройвацца адно пад аднаго, не хлусціць, не хадзіць налева, — разам падбіраюць словы для тлумачэння свайго сямейнага шчасця Дзмітрэевы.

— Зараз жа ў адну суботу вяселе спраўляюць. У другую — развод. А ўсё з-за таго, што дзядулячы — мы ж тэлевізар глядзім — хоцьці прыйсці на ўсё гатованька. Глядзяць, каб хлопцы былі багаты, машыну доўга меў, лешчына за горадам, вабы былі ўсялякіх заморскіх краінах.

Мы ж з жонкай усё разам жывалі. Калі прыехалі ў Мурманск, мелі толькі адну старэнкуую табурэтку.

— Клапіосці адно пра аднаго, — дадае Ганна Мікалаеўна. — Калі мяне паралізавала, муж глядзяць мяне, як дзіця. Зараз жа я ў яго за лекарку (у яго ж з сэрцама праблемаў): кантралюю, каб не забываўся таблеткі выпіць. Мы ўжо толькі годду разам, што ўжо не ўяўляем жываць адно без аднаго.

— У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?» — усміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву. Мне ўжо больш чым 90, а я дап'яна ніколі не напіваўся. Акрамя таго, пастаная пра справе. У мяне не бывае выхадных. Кветкі ў гаршчых разводжу, кошкі пльюту...»

— Прыязджаю, а там мама хворая на печыці ляжыць. Кажа, жаніху, сынку, а то бабылінь застанешся, на старасці некаму будзе клапаціцца. Ды і мне спакойней будзе. Ну, я падумаў — ды і пайшоў рабіць прапанову Ганульцы.

— Я вырашыла, што ён жартуе, — смяецца Ганна Мікалаеўна. — Таму з усмешкай яму і сказала, што, безумоўна, выйду. А на наступны дзень Ілья з парсцёнкам і татам прыйшоў. Тут я ўжо задумалася: хлопец нармальны, не п'е, на вайне быў... Загса ў нашай вёсцы не было. Распісваліся ў Расійскім сельсавеце Сяненскага раёна, што за сем кіламетраў ад дома. Мы прыбраліся, які маглі, і пайшлі туды ўдваіх пешшу. Надвор'е было цудоўнае, людзі на палях бульбу ўбіралі. Па дарозе ўсё, хто бачыў нас, вішавалі. Толькі адна

дзядуля, якая вельмі хацела выйсці замуж за майго Ільіа, плакала.

— Галоўны сакрэт столькіх гадоў сумеснага жыцця — гэта ўменне падстройвацца адно пад аднаго, не хлусціць, не хадзіць налева, — разам падбіраюць словы для тлумачэння свайго сямейнага шчасця Дзмітрэевы.

— Зараз жа ў адну суботу вяселе спраўляюць. У другую — развод. А ўсё з-за таго, што дзядулячы — мы ж тэлевізар глядзім — хоцьці прыйсці на ўсё гатованька. Глядзяць, каб хлопцы былі багаты, машыну доўга меў, лешчына за горадам, вабы былі ўсялякіх заморскіх краінах.

Мы ж з жонкай усё разам жывалі. Калі прыехалі ў Мурманск, мелі толькі адну старэнкуую табурэтку.

— Клапіосці адно пра аднаго, — дадае Ганна Мікалаеўна. — Калі мяне паралізавала, муж глядзяць мяне, як дзіця. Зараз жа я ў яго за лекарку (у яго ж з сэрцама праблемаў): кантралюю, каб не забываўся таблеткі выпіць. Мы ўжо толькі годду разам, што ўжо не ўяўляем жываць адно без аднаго.

— У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?» — усміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву. Мне ўжо больш чым 90, а я дап'яна ніколі не напіваўся. Акрамя таго, пастаная пра справе. У мяне не бывае выхадных. Кветкі ў гаршчых разводжу, кошкі пльюту...»

— Прыязджаю, а там мама хворая на печыці ляжыць. Кажа, жаніху, сынку, а то бабылінь застанешся, на старасці некаму будзе клапаціцца. Ды і мне спакойней будзе. Ну, я падумаў — ды і пайшоў рабіць прапанову Ганульцы.

— Я вырашыла, што ён жартуе, — смяецца Ганна Мікалаеўна. — Таму з усмешкай яму і сказала, што, безумоўна, выйду. А на наступны дзень Ілья з парсцёнкам і татам прыйшоў. Тут я ўжо задумалася: хлопец нармальны, не п'е, на вайне быў... Загса ў нашай вёсцы не было. Распісваліся ў Расійскім сельсавеце Сяненскага раёна, што за сем кіламетраў ад дома. Мы прыбраліся, які маглі, і пайшлі туды ўдваіх пешшу. Надвор'е было цудоўнае, людзі на палях бульбу ўбіралі. Па дарозе ўсё, хто бачыў нас, вішавалі. Толькі адна

дзядуля, якая вельмі хацела выйсці замуж за майго Ільіа, плакала.

— Галоўны сакрэт столькіх гадоў сумеснага жыцця — гэта ўменне падстройвацца адно пад аднаго, не хлусціць, не хадзіць налева, — разам падбіраюць словы для тлумачэння свайго сямейнага шчасця Дзмітрэевы.

— Зараз жа ў адну суботу вяселе спраўляюць. У другую — развод. А ўсё з-за таго, што дзядулячы — мы ж тэлевізар глядзім — хоцьці прыйсці на ўсё гатованька. Глядзяць, каб хлопцы былі багаты, машыну доўга меў, лешчына за горадам, вабы былі ўсялякіх заморскіх краінах.

Мы ж з жонкай усё разам жывалі. Калі прыехалі ў Мурманск, мелі толькі адну старэнкуую табурэтку.

— Клапіосці адно пра аднаго, — дадае Ганна Мікалаеўна. — Калі мяне паралізавала, муж глядзяць мяне, як дзіця. Зараз жа я ў яго за лекарку (у яго ж з сэрцама праблемаў): кантралюю, каб не забываўся таблеткі выпіць. Мы ўжо толькі годду разам, што ўжо не ўяўляем жываць адно без аднаго.

— У мяне часта пытаюцца: «Дзядуля, як у вас атрымліваецца ў такім узросце трымаць сябе ў форме, захоўваць здарэццэ духу?» — усміаецца Ілья Трафімавіч. — Дык я звычайна адказваю: «Гарэлку не п'ю, курцы не куру, не хаджу налева, як зараз модна. Усё жыццё люблю толькі адну жанчыну, таму так доўга і жыву. Мне ўжо больш чым 90, а я дап'яна ніколі не напіваўся. Акрамя таго, пастаная пра справе. У мяне не бывае выхадных. Кветкі ў гаршчых разводжу, кошкі пльюту...»

## ДАХ ПАДЛАТАЮЦЬ, УСЕ ВЫПЛАТЫ «ГАРАЧЫ» МАЦІ І СЫНУ — БЕЗ ПАРУШЭННЯ

З цэлым «стосам» разнастайных пытанняў патэлефанавала на «гарачую лінію» нашай газеты жыхарка вёскі Мацькаўцы Вілейскага раёна. Пачала з галоўнага.

— Жывем мы ў колішнім васьмікватэрным двухпавярховым саўгасным доме. Наша кватэра — акраз на другім паверсе. І вось мы не можам дабіцца, каб нам адрамантавалі дах. Там увесь шыфер стары, ён у шчылінах, і нам у прамым сэнсе слоў цяж на галаву. Прычым ужо даўно. Маёй пенсіі, каб адрамантаваць той дах, не хопіць. А гаспадарка, на чым баланс знаходзіцца дом, адмаўляе ў дапамоце. Неаднойчы былі розныя камісіі, адказваюць, што увесь дом — у аварыйным стане. Але галоўнае, дзве кватэры ў ім прыватызаваны, таму, маўляў, нічога зрабіць мы не можам, — даводзіла нам сутнасць сваёй праблемы заўняўца.

Што яны сапраўды набліжаюцца да завяршэння, думаю, недзе праз тыдзень атрымаецца заняцца агульнай праблемай. І ўсе жылцы дома зразумелі нас. Навошта ў чарговы раз было скардыцца, каб ўжо дасягнута паразуменне, шчыра скажаць, не разумею, — казаў Уладзімір Міхайлавіч на наш запыт.

— А астатнія два пытанні дапамаглі знайсці адказы галоўны эканаміст гаспадаркі Вольга КАЖУРА. Яна распавяла, што жанчына сапраўды на льготнай пенсіі. Гэта азначае, што некалі яна працавала трактарыстам, аднак, хоць механізатарскага стажу ў ёй і не халіла, паколькі працавала яшчэ і дзяржаў, пайшла на пенсію ў 50 гадоў. З 4 красавіка ёй часова ўзялі на працу дзяржаў — на ферму ў вёсцы, дзе пражывае.

Другое пытанне жанчыны датычылася індэксацыі. «Я на льготнай пенсіі, тым не менш працую дзяржаў. Дык вось, усім работнікам выплачваюць індэксацыю, а мне — не. Чаму? Хіба пенсіянер не чалавек?» — абуралася жыхарка вёскі. Нарэшце, яна выказала пратэст на аплата працы сына за ліпень, які таксама працуе ў гаспадарцы. Расказала, што сам ён — кіроўца, аднак мае і спецыяльнасць газалектразваршчыка. Калі ён стаў на рамонт, галоўны інжынер гаспадаркі папрасіў яго, каб акрамя зварачных работ на сваёй машыне, дапамагчы са зварачні і іншым. Маўляў, аплата. І той, па словах маці, дапамагав з гэтай працай, калі ў майстэрню прыездзілі на рамонт трактары. А як надшыло час, сын убачыў у табелі толькі аплатачыя гадзіны за рамонт. Зварачныя работы нідзе не былі ўлічаны...

У нашым калектыўным дагаворы прафсаюза, што індэксацыя належыць толькі членам прафсаюза. Часова прынятым на працу і нечленам прафсаюза яна не выплачваецца. Таму ваша заяўка ўяе не атрымаўла, прычым на цалкам законных падставах. Мы нават спецыяльна кансультаваліся па гэтым пытанні ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, — распавяла Вольга Эдуардаўна.

Па першым пытанні заўняўца тлумачэнні даў старшыня камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Стайкі» Уладзімір ЛУЧАНОК.

— Мы неаднаразова, разам з прадстаўніцамі сельскага Савета, сустракаліся з жылчыцамі названанага дома, у тым ліку там прысутнічала і ваша заўняўца. Нягледзячы на аварыйнасць будынка, мы паабяцалі насельнікам: як толькі скончыцца жнітва, за кошт гаспадаркі мы памяняем імя некалькі лістоў шыфера на даху. Зразумейце, зараз проста трохі не да таго, трэба тэрмінова выконваць галоўныя работы. Тым болей

Звязаўшыся з галоўным інжынерам гаспадаркі, на якога спасылалася заўняўца, суразмоўца патлумачыла і сітуацыю са зварачнымі работамі, якія выконваў сын жанчыны.

— Было такое толькі аднойчы, 3 ліпеня, на Дзень незалежнасці. Стаў на рамоне комплекс «Палессе», таму хлопца ўзялі з дому. За гэты дзень у табелі ў яго стаіць восем працоўных гадзін, акрамя таго ў дваімяны памеры была налічана заробатная плата, — праінфармавала рэдакцыю Вольга Кажура. — Усяго за ліпень у сына вашай заўняўцы — 130 гадзін, праведзеных на рамоне. За асобныя дні ў табелі стаіць нават па дзясці гадзін. За рамонт налічана 170 тысяч рублёў, за перапрацоўку гадзін — 50.230. У хлопца будзе 14 пучэцаў, гэта яшчэ 390.580. Даплата за шкодныя ўмовы працы складала 44.220. У разлік за ліпень была ўключаная індэксацыя за чэрвень — 117.738. Усяго за 27 працоўных дзён налічана 782.936. Даплату як маладому спецыялісту юнаку мы плагіць не павінны, бо ён не паехаў па размеркаванні, а ўладкаваўся да нас у гаспадарку. Няма ў яго па

## СВЕТЛЫЯ ЛЮДЗІ

### Магілёўская ДАІ нагадвае пешаходам пра актульнасць флікераў

16 жніўня ўначы на аўтадарозе паблізу вёскі Свядковічы Крычаўскага раёна трапілі пад колы «ВАЗа» 32-гадоваы жыхар Крычава, які раптам выйшаў на дарогу. За рулём аўтамабіля быў расянін, пешаход ад атрыманых траўмаў памёр.

13 жніўня, таксама ўначы, у Бабыруйку на вуліцы Кастрычніцкай аўтамабіль «Опель» збіў 40-гадовую жанчыну, якая пераходзіла дарогу не па пешаходным пераходзе, а паблізу яго. Вынік — цяжкія траўмы.

Аднак, акрамя парушэння правілаў біспекі і фатальнага збегу абставін, у гэтых прыкладаў ёсць і іншы аб'яднальны фактар. Пешаходы не былі абазначаны ў цэмыры элементамі, якія адбываюць святло. Між тым, кажуць у ДАІ, пры скарачэнні светлага дня людзям варта нагадаць пра флікеры, бо ў цёмны час гэта на 85% зніжае рызыку наезду.

Праблема асабліва актуальная для сельскай мясцовасці, дзе шмат неасветленых участкаў дарог, а самым папулярным відам транспарту з'яўляецца веласіпед.

— Сёлетна на дарогах Магілёўскай вобласці з удзелам пешаходаў, веласіпедыстаў і кіроўцаў коннага транспарту адбылася 61 аварыя, — нагадвае пра сумную статыстыку інспектар аддзялення па агітацыі і прапагандзе ДАІ УУС Магілёўскага аэблвыканкама Таццяна Старасотнікцава. — У іх ад 18 чалавек загінула, 50 атрымалі траўмы. Таму мы заклікаем людзей аднасна ставіцца да сваёй уласнай біспекі: карыстацца флікерамі— гэта вельмі здаровая звычка!

Ліона ІВАНОВА.

### Запрашэнне

## Паляванне на курэй, чума і іншыя фішкі «Белага замка»

Так, сапраўды падчас XII міжнароднага фестывалю сярэднявечнай культуры і музыкі «Белы замак» хлопцам у рыцарскіх даспехах дзевядзеца пабегач з саюйскімі птушкамі. Гэта адна з новых гульняў, акую арганізатары сёлета прапаноуюць удзельнікам. Па легендзе рыцары захапілі паселішча і ім трэба сабраць праявінт.

А ўжо што тычыцца чумы — гэта не столькі забава, колькі пакаранне. Каб пазбавіцца ад шьведзкіх і надлісам хваробы, неахайным удзельнікам фестывалю дзевядзецца прыбраць за сабой.

Як адзначаюць арганізатары «Белага замка», галоўнае — стварыць пэўную атмасферу, зрабіць усё для таго, каб удзельнікі і гледачы на фестывалі змаглі выдатна правесці час, павесяліцца. «Белы замак» рэдамуваецца, як мультыфестываль, які павінен аб'ядноўваць самых розных рэканструктараў. Таму тут можна сустрэць касцюмы «з розных стагоддзяў», пачуць як сярэднявечную музыку, так і бардаў, і рок. Між іншым, на XII фестывалі ладзіцца багатая канцэртная праграма, і сёлета за яе падрыхтоўку ўпершыню адказваюць не самі рыцары, а прафесійныя музыкі.

Значна, што сярэднявечны фестываль цяпер будзе праводзіцца два разы на год. І ўсіх прыхільнікаў сярэднявечча прымаюць у сапраўдным прыстанку рыцараў — гісторыка-культурным цэнтры «Рыцарскі Замак», што знаходзіцца недалёка ад Мінска (вёска Астравыцкі гарадок).

Фестываль праходзіць з 19 па 21 жніўня.

На фестываль з'ехалі удзельнікі з Літвы, Беларусі, Расіі і Украіны. Побач з рыцарскім станам разбіты і турыстычны лагер, гледачы будучы забяспечаны ўсім неабходным — дровамі, вадой, пастаняна працуюць бары і таверны. У дні фестывалю пачнуць дзейнічаць і такія цікавыя аб'екты, як «гарцуючы поні» — сярэднявечная карчма, якую плануецца «насяліць» рознымі міфічнымі істотамі, і «эльфійская альтанка», скрозь дах якой «прараслі» старыя сосны. Тут можна не толькі пад'есці, але і паглядзець, як гатуюцца сярэднявечная ежа. У меню, што прапаноўецца гасцям, — стравы, якімі ласаваліся ваары колькі стагоддзяў таму — поліўка, рулькі, смажаныя перапёлкі, бананіна і іншае. Тут таксама можна паспытаць і старажытныя напоі — медавуху і зобнен. Гледачы змогуць паўдзельнічаць у розных гульнях, майстар-класах па танцах і нават узяць напракат сярэднявечныя касцюмы.

Усе дні фестывалю працуе кірмаш, дзе можна набыць самыя розныя рэчы, у тым ліку і сярэднявечныя музычныя інструменты. Сярод навінак «Белага замка» — гульня «Падарунак султану», якая дапоўніць традыцыйную «карусель» (бітва з сарацаінам, зняцце калды, цялянне дроцкімак у кабана, сячэнне капусты). Дарэчы, конны турнір, што ладзіцца ў Беларусі, адзін з самых буіных, што праводзяцца на тэрыторыі СНД.

Упершыню у межах фестывалю ладзіцца конкурс фаер-шоу. Фішка XII фестывалю — баі, якія выходзяць за межы рыцалішча. Плануецца здзейсніць лясны масіў, зрабіць некалькі гульнявых зон. Кожны атрад павінен будзе выканаць пэўную задачу. У лесе могуць быць схаваныя сцягі, на сваім шляху ваары могуць сустрэцца з рознымі нечаканасцямі — напрыклад, быць абстраленыя лучнікамі.

З гэтага года ў рыцараў з'явілася і заступніца — ужо напісаная ікона, якую плануецца асвяціць. А таксама «Белы замак» займеў свайго «оскара» — статуэтку рыцара, якая будзе ўручацца пераможцам.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

### ФЕСТЫВАЛЬ КВЕТАК У ЖАЛУДОК

20-21 жніўня ў пасёлку Жалудок Шчучынскага раёна адбудзецца ўжо традыцыйны фестываль кветак «Крыніцы натхнення», галоўная ідэя якога — адраджэнне і развіццё культуры кветкаводства ў ландшафтнага дызайну сельскіх тэрыторый. Сёлета фестываль будзе прысвечаны слаўнай гісторыі пасёлка.

Сёння на пасяджэнні «круглага стала» пойдзе гаворка аб развіцці Жалудоцкага краю ў рамках праекта «Умяцаванне грамадскага ўзаемадзеяння для ўстойлівага развіцця сельскіх раёнаў Беларусі» інфармацыйна-асветніцкай установы «Новая Украіна». А ў надрэлю проідуць конкурсы кветкавых кампазіцый і кветкавых касцюмаў, выстава дагняненнў садаводаў-аматараў, мастацкі пленэр і конкурс дзіцячага малюнка, «кветкавы» майстар-клас спецыялістаў Батанічнага саду Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, фестываства «Нашы птушкі», прысвечаная 225-годдзю земляка гаспадароў фестывалю, вядомага вучонага-арнітолага Кастанціна Тызенгаўза, прэзентацыя аграздзібаў Гродзеншчыны. І гэта яшчэ не ўсё…

Барыс ПРАКОПЧЫК.

### Факт

### МЯНЯЛА ВАЛЮТУ Ў МІЖНАРОДНЫМ ЦЯГНІКУ

Супрацоўнікі транспартнай міліцыі на станцыі Орша ў цягніку Мурманск — Харкаў затрымалі 31-гадовую валютчыцу, мясцовую жыхарку, якая купіла ў пасажыраў гэтага цягнікі валюту.

У прыватнасці, яна абмяняла 1 мільён 60 тысяч беларускіх рублёў на 200 долараў ЗША і яшчэ Вг 1,2 на 6 тысяч расійскіх рублёў. Зразумела, нягкая спецыяльнага дазволу на правядзенне валютных аперацый у «но-васпечанай банкіркі» не было. У затрыманай пры асабістым аглядзе міліцыянеры канфіскавалі яшчэ больш як 14 мільёнаў беларускіх рублёў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

### І МУЖ, І СУЖЫЦЕЛЬ — АДНА БЯДА

З вёскі Бушмічы Камянецкага раёна ў бальніцу прывезлі 51-гадовую жанчыну з рэзанай ранай брушной поласці. Высветлілася, што кабету нажом ударыў 50-гадоваы сужыцель.

А з Дубровы Лунынецкага раёна ў райбальніцу паступіла 40-гадовая жанчына з прабітым чэрапам. Стан не ацэньваецца як цяжкі. А разбіў галаву гаротніцы ўласны муж, на шэсць гадоў старэйшы.

Яна СВЕТАВА.

### ЗАБІЎ ПАЛКАЙ З-ЗА РЭЗНАСЦІ

У Аршанскім раёне 46-гадовага мужчыну з-за рэзнасці да жанчыны забіў 48-гадоваы аднаўсковец. Трагедыя адбылася ў доме, дзе жьўі забіты. Яе ўстанавілі эксперты, прыладай забойства стала палка, якой былі нанесены ўдары па галаве. Раўніцца затрымалі. Заведзена крымінальная справа.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

<b>ОАО «Трест Белстромремонт» сообщает о проведении внеочередного собрания акционеров, которое состоится 30 августа 2011 года в 12.00 в административном здании по адресу: г. Минск, пер. С. Ковалевской, 61.</b> <p>Регистрация акционеров (их представителей) начинается с 10.00. При себе иметь паспорт. Форма проведения внеочередного собрания акционеров — очная.</p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>О принятии решений об увеличении уставного фонда Общества.</li></ol>
<i>УНП 100135597</i>
<p>ООО «Белковгор» (УНП 101465476) ликвидируется по решению общего собрания участников Общества, протокол № 3 от 01 августа 2011 года. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев с момента публикации. Претензии принимаются по адресу: г. Минск, ул. Куймань, 9—7 и тел.: 237 38 38.</p>

# На «дробязі» не разменьваемся?

**БЕЛАРУСКІ** рынак так званых аўтамабільных «дробязяў», кампанентаў і аксесуараў для легкавых машын сёння практычна цалкам запоўнены замежнай прадукцыяй, а вось айчыныя вытворцы па многіх пазіцыях нават не спрабуюць скласці канкурэнцыю імпарту. У гэтым можна пераканацца ў любой краме на аўтазправачнай станцыі, дзе ўладарыць імпарт — з Польшчы, Літвы, Расіі, ЗША, Вялікабрытаніі… Альбо, напрыклад, на рэчавым рынку «Паўднёвы» ў Гродне, дзе з айчынных вырабаў для легкавікоў карэспандэнт «Звязды» убачыў хіба што бабруйскай шыны і гродзенскі 647-ы растваральнік (артыкул «Не можам альбо не хочам?»).

Умумыры за 16 ліпеня 2011 г.).

Рэдакцыя пацікавілася ў Міністэрства прамысловасці Беларусі яго пазіцыяў па гэтай тэме. Атрымалі афіцыйнае рэагаванне за подпісам намесніка міністра Генадзя СВДЗЬРСКАГА. Што ж у адказ на пытанне журналіста: не можам альбо не хочам заняць годнае месца на ўласным рынку «дробязяў» для легкавых аўтамабіляў?

Міністэрства пацвярджае актуальнасць праблемы. Цьтуем даслоўна: «Значная роля ў пераўтварэнні канкрэтных відаў каменчай прадукцыі, тэхналогій і вытворчасцў у аўтамабілеўдаванні належыць аўтакампанентам. Менавіта высокатэхналагічныя навукаёмкія кампаненты забяспечваюць бесперапынны рост паказчыкаў у пашырэнні функцый, уласцівых новым пакаленням аўтамабільнай тэхнікі. Гэты накірунак варта лічыць найбольш перспектыўным з пункту гледжання паставак кампанентаў і камплектуючых у рамках дзейнай спецыялізацыі беларускіх вытворцаў (сегменты вытворчасці грузавых, лёгкіх камерцыйных аўтамабіляў і аўтобусаў), вырашэння задач імпартазамяшчэння аналагічнай прадукцыі для айчыннага аўтапрама, а таксама стварэння і асваення вытворчасці аўтакампанентаў для легкавых аўтамабіляў».

Дзякуй за «лікбез». Але што канкрэтна робіцца для задалваення патрэб беларускіх аўтааматараў? У адказе пералічваюцца беларускія прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю аўтакампанентаў. У прыватнасці, «ММЗ» вырабляе дызельныя рухавікі і запасныя часткі да іх, «БАТЭ» — стартары і генератары для рухавікоў унутранага згарання, Барысаўскі завод аўтааграгатаў — турба- і пнеўмакампрэсары, масленныя і вадзяныя помпы, масленныя фільтры, гродзенскі «Белкард» — карданныя перадачкі, тармазныя камеры, «Радыёхвала» — кампаненты аўтарактарнага абсталявання, «Рудзенск» — святлотэхнічныя вырабы для транспартных сродкаў, «Экран» — аўтаэлектроніку.

Праўда, такое ўражанне, што пры падрыхтоўцы рэагавання не надта уважліва чыталі артыкул. Аўтар жа не аспрэчваў, што ў краіне вырабляецца даволі шырокі асартымент кампанентаў для грузавікоў і трактароў (менавіта гэтым у асноўным займаюцца звышэйзгаданыя і іншыя названыя ў адказе прадпрыемствы), а ацэнтаваў увагу менавіта на «дробязях», аксесурах для легкавых машын. Няўжо «слабо» нашым вытворцам наладзіць выпуск, напрыклад, ачышчальнікаў элементаў аўтамабіля, папіроляў,

«Звязда» ўзняла праблему

аўташампуняў альбо такіх «звышскладаных» аксесуараў, як тры-малнік для тэлефона ў транспартным сродку? Асартыментны пералік падобных і іншых «дробязяў» вялізны, а беларуская прысутнасць у гэтай нішы, з яе каласальнымі аб'ёмамі гандлёвага абароту, мізэрная.

«Ніводная краіна ў свеце не можа самастойна забяспечыць сябе поўным пералікам аўтакампанентаў без прыцягнення імпартных закупак. Нягледзячы на гэта, у Беларусі ў мэтах павелічэння паставак для ўнутранага спажывання праводзіцца пастаянная работа па нарошчванні вытворчасці і выпуску новых відаў аўтакампанентаў» — гаворыцца ў адказе.

Сапраўды, брацца за усё самаму немагчыма, ды і не трэба. Але ж не варта і «здавацца без бою» імпарту там, дзе рэальна прысутнічаць самім. А што тычыцца новых відаў, то ў нішы менавіта аксесуараў для легкавікоў яны ў вочы вышта не кідаюцца — гэта кропля ў моры замежных вырабаў. Многія з якіх, дарэчы, трапляюць да нас не напраму, а ад іншых імпарцёраў з адваеднай цэнавай «накруткай».

Праблема не толькі ў вытворчасці тавараў, але ў сістэме іх рэалізацыі. Чаму, напрыклад, ІП на гродзенскім рэчавым рынку «Паўднёвы» гандлююць у асноўным замежным інструментарыем, хоць тыя ж ражковыя і тарцовыя ключы, наборы шафэрскага інструменту, зменных галавак вырабляюцца і ў Кобрэне? Зусім не таму, кажуць прадпрымальнікі, што яны не хочуць падтрымліваць айчынных вытворцаў. Прычына ў тым, што ў краіне няма аптových пунктаў, дзе можна было б набыць шырокі асартымент беларускіх тавараў патрэбнага профілю. Няўмытла б ездзіць па ўсіх прадпрыемствах? Ды і вырабляць у гэтай нішы, на думку гандляроў, можна ў Беларусі ў дзясяткі разоў больш, бо падрэбны, як правіла, не высокія тэхналогіі, а элементарныя станкі.

«Цяпер з ліку прадпрыемстваў і арганізацый Рэспублікі Беларусь плануецца фарміраванне холдынга «Аўтакампаненты», мэта якога нарасціць наменклатуру вырабаў і матэрыялаў як для канвэрнай вытворчасці, так і для рознічнага гандлю», — па ведамлях Міністэрства прамысловасці.

Хоचाцца спадзявацца, што ў гэтым пракце будучы улічаны і інтарэсы радавых аўтааматараў. А нашы вытворцы будучы з павагай ставіцца не толькі да нечага глабальнага (рухавікі, генератары, аўтаэлектроніка і г.д.), але і да вышэйзгаданага і іншых аўтамабільных «дробязяў», якія складаўць годную канкурэнцыю замежнай прадукцыі і па цене, і па якасці.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

## МАШЫНА БЕЗ КЛОПАТАЎ

**TRADE-IN.** Што гэта за новая сістэма куплі-продажу аўтамабіляў, карэспандэнт «Звязды» расказаў намеснік дырэктара кампаніі ААТ «РэдМортарс» Аксана РАМАНОўСКАЯ.

— У Еўропе гатая сістэма пакупкі практыкуюцца ўжо вельмі даўно, — пачулачыла Аксана Дзмітрыеўна. — Але ў Беларусі яна толькі набірае абароты. Ва ўсіхым разе, большасць пакупнікоў наогул не ведае нічога пра trade-in. А гэта ж магчымасць за беларускія рублі набыць новую аўтамабіль з гарантыяй. Што ўжо робіць падобныя здзелкі прывабнымі.

Trade-in (ад англійскага спалучэння — прадмет, які здаецца ў лік аплаты новага). Высветлілася, што многія беларускія аўтадзілery прапаноуюць новы аўтамабіль у залік старога.

— Напрыклад, наш аўтацэнтр прапонуе новую машыну ў залік старой, — распавядае Аксана Дзмітрыеўна. — Пры ўмове, што стары аўтамабіль не старэйшы за дзясць гадоў. Мы працяраем тэхнічны стан старога машыны, потым ацэньваем яе. І калі наш будучы пакупнік згодны з цаной, то складаем два дагаворы. Адзін — на куплю старога аўтамабіля, другі — аб продажы новага.

Ёсць і іншыя кампаніі, якія прымаюць машыны і «больш сталага ўросту». Але, як сцвярджае спецыяліст з ТАА «РэдМортарс», кліенту такія машыны прадаваць менавіта іх аўтасалону, не выгата.

Аўтамабіль, якім мінуў дзсятка гадоў, звычайна каштуеўць нядрэага, і таму розніца ў кошце 500 долараў ужо з'яўляецца істотнай для такой машыны.

— Мы не ставім сабе мэтай зніжацца

Лішч адзін з плюсаў — гэта магчымаець узяць крэдыт на суму, якой не хапае для куплі новаькага аўтамабіля. А гэтая паслуга вельмі важная для большасці кліентаў. Аформіць крэдыт можна менавіта ў аўтасалоне.

— Напрыклад, вашу машыну ацанілі ў 10 000 долараў, — дадае Аксана Раманоўская. — Натуральна, гэта сума ідзе па рэдапалата за будучы аўтамабіль. А для крэдыту важная менавіта рэдапалата. Акрамя таго, усё купленія і рэдадзэння па заліковай схеме аўтамабілі праходзяць розныя правэркі, у якія ўваходзяць не толькі ацэнка тэхнічнага стану аўтамабіля, але і правэрка машыны на згон і ўсіх дакументаў на дакладнасць.

Гэта значыць, купляючы ў аўтасалоне нават не новую машыну, вы выключаеце магчымасць набыць аўтамабіль з крымінальнымі мінулым. Нягледзячы на ўсе плюсы гэтай сістэмы, развіццё trade-in у нас ідзе вельмі марудна.

— Справа ў тым, што раней ПДД разлічваўся ад поўнага кошту аўто, — каментуе Аксана Дзмітрыеўна. — Гэта не дазваляла аўтадзілерам развіваць паслугу trade-in. Пасля Указа Прэзідэнта ад 04.04.2011 № 130, які ўступіў у сілу ў маі, сітуацыя ў корані змянілася. Цяпер аўтацэнтры могуць фарміраваць цэны, якія дазваляюць паспяхова канкурыраваць з «чорным» і «шэрым» сегментамі рынку патрыманых аўтамабіляў. Прайшло яшчэ зусім мала часу, каб рабыць нейкія вывады аб паспяхоавасці trade-in. Мы чакаем вясенню ажыўлення на рынку аўтамабіляў, і тады, магчыма, беларусы ацэняць усё плюсы гэтай сістэмы.

Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

<b>ЗАВЕРЭНО</b> <p>Директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Гальперин А.Л. 17.08.2011 г.</p>	<b>ТЕХНОБАНК</b>
<b>КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<b>ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ СЕДЬМОГО ВЫПУСКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОБАНК»</b>	
<b>1. Наименование.</b> <p>На белорусском языке: полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Тэхнабанк», сокращенное – ААТ «Тэхнабанк». На русском языке: полное – Открытое акционерное общество «Технобанк», сокращенное – ОАО «Технобанк».</p>	<b>УТВЕРЖДЕНО</b> <p>Протокол Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» 20 июля 2011 года № 64</p>
<b>2. Место нахождения, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).</b> <p>Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44. Тел/факс: +375 17 283 15 05 Адрес в интернете: www.technobank.by E-mail: info@technobank.by</p>	
<b>3. Номера расчетных счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при открытой продаже облигаций.</b> <p>№ 3811800010014 в ОАО «Технобанк», код 182 (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не являющихся банками). № 1811800010016 в ОАО «Технобанк», код 182 (для банков).</p>	
<b>4. Наименование периодического печатного издания, в котором публикуется бухгалтерская отчетность.</b> <p>Годовая бухгалтерская отчетность эмитента публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, также с данной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «Технобанк» по адресу: <b>www.technobank.by</b>.</p>	
<b>5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его местонахождение, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.</b> <p>ОАО «Технобанк» обслуживает депозитарий ОАО «Технобанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385568, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 22 июня 2014 года.</p>	
<b>6. Размер уставного фонда.</b> <p>Сумма зарегистрированного уставного фонда составляет 46 586 939 800 (Сорок шесть миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на 24 519 442 (Двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч четыреста сорок две) акции, из них простых (обыкновенных) акций 24 455 229 (Двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч двести двадцать девять) штук и привилегированных акций 64 213 (Шестьдесят четыре тысячи девять тринадцать) штук. Номинальная стоимость акций – 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей.</p>	
<b>7. Дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего.</b> <p>Эмитент зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь как ООО СКБ «Технобанк» 5 августа 1994 года, регистрационный номер № 47, преобразован в ОАО СКБ «Технобанк» 1 июня 1995 года, переименован в ОАО «Технобанк» 5 мая 2000 года. ОАО «Технобанк» (далее – Банк) является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «Торгово-Промышленный банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».</p>	
<b>8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.</b> <p>Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций по адресу: в офисе ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни; на интернет-сайте эмитента: <b>www.technobank.by</b>.</p>	
<b>9. Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение.</b> <p>Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» «20» июля 2011 года, протокол № 64.</p>	
<b>10. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.</b> <p>К открытой продаже предлагаются 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах). Серия «ТБ-7», номера «000001 – 150000». Объем эмиссии составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) белорусских рублей.</p>	
<b>11. Номинальная стоимость облигаций.</b> <p>100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.</p>	
<b>12. Цель выпуска облигаций.</b> <p>Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы банка.</p>	
<b>13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.</b>	
<b>14. Условия и порядок досрочного выкупа.</b> <p>Эмитент обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у их владельцев по текущей стоимости 17.02.2011 г., 15.08.2012 г. и 11.02.2013 г. Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций подают заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать: наименование владельца облигаций; номер и дату регистрации ценной бумаги; количество облигаций, предложенных для продажи; юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны заявителя; наименование профессионального участника ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае продажи облигаций на биржевом рынке). Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью. Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим представлением оригинала) не позднее семи календарных дней до даты выкупа облигаций эмитентом по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44, тел./факс +375 (17)283-15-05.</p>	
<b>15. Период проведения открытой продажи облигаций.</b> <p>Дата начала продажи: 22 августа 2011 года. Дата прекращения продажи: 31 декабря 2012 года.</p>	
<b>16. Место и время проведения открытой продажи облигаций.</b> <p>Открытая продажа (размещение) осуществляется: - на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни на основании договора первичного размещения облигаций; - на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.</p>	
<b>17. Срок обращения облигаций.</b> <p>с 22 августа 2011 года по 01 августа 2013 года (710 дней).</p>	
<b>18. Условия и порядок досрочного выкупа.</b> <p>Эмитент обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у их владельцев по текущей стоимости 17.02.2011 г., 15.08.2012 г. и 11.02.2013 г. Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций подают заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать: наименование владельца облигаций; номер и дату регистрации ценной бумаги; количество облигаций, предложенных для продажи; юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны заявителя; наименование профессионального участника ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае продажи облигаций на биржевом рынке). Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью. Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим представлением оригинала) не позднее семи календарных дней до даты выкупа облигаций эмитентом по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44, тел./факс +375 (17)283-15-05.</p>	
<b>19. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций.</b> <p>Погашение облигаций осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 в ОАО «Технобанк» с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, начиная с 01 августа 2013 года. Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанного в реестре владельцев облигаций ОАО</p>	

ПЯТНИЦА, 26 ЖНІУНЯ

ПЕРШЫ

6.00, 7.10, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 Навіны.
7.05, 8.05, 19.30 «Зона Х».
7.30, 11.50 Дзелавое жыццё.
8.35 Сфера інтарэсу.
9.10, 19.55 Серыял «Маргоша».
10.05, 16.55 Серыял «Маршрут міласэрнасці».
10.50, 17.50 Серыял «Маруся, Вяртанне».
11.40 Актуальнае інтэрвю.
12.10 Трылер «Празорлівая».
14.00 Жаночае ток-шоу «Жыццё як жыццё».
15.15, 19.20 Навіны рэгіёна.
15.35 М/с «Гара Самацвятаў».
16.00, 0.20 «Мая праўда».
18.40 Вейд нашых: футбаліст Сяргей Гошманю.
21.00 Панарама.
21.45 «Песні мора». Музычны фестываль.
0.05 Дзень спорту.

АНТ

6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00 (з субітрамі), 18.00, 20.30 Нашы навіны.
6.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыццё здорава!».
10.20 «Смак».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.
11.10 Серыял «Страчаны свет».
12.05 «Дэтэктывы».
12.40 «Тайны патанулых караблёў».
13.10 «Кантрольная закупка».
13.45 «Модны прыговор».
14.50 «Зразумець. Дараваць».
15.25 «Хачу ведаць».
16.15 Серыял «Заручальныя парэсціны».
16.30 «Накай мяне».
19.00 «Поле цудаў».
20.00 Час.
21.05 «ДО РЭ».
22.50 Закрыты паказ. Маст. фільм «Жыцьцё».
1.25 Начныя навіны.

ЛАД

7.00 Ладная раніца.
8.00, 21.15 Тэлебарометр.
8.05, 17.55 Серыял «Ты маё жыццё».
9.05 Камедыя «Як я быў вундэркіндам».
11.30 Кожны мае права быць розным.
11.55 «Папая». Дак. фільм.
12.30 Час футбола.
13.25 Рэальны свет.
14.00 Баявік «Паршывыя авечкі».
15.05 Гадына суда. Справы сямейныя.
16.10 Урачобныя тайны з доктарам А. Цярэшчанкам.
16.45 Урачобныя тайны +.
17.00 Кінанавала «Адна ноч».

СУБОТА, 27 ЖНІУНЯ

ПЕРШЫ

7.00 Існасць.
7.25 Добрай раніцы, Беларусь!
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.
9.10 Здароўе.
9.40 «Славянскі базар-2011». Вячаслаў Дабрынін.
10.55 Серыял «Сваты-3».
12.10 Камедыя «Чалавек з бульвару Капуцынаў».
14.05 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відзачасопіс.
14.35 «Зона Х». Вынікі тыдня.
15.10 Навіны рэгіёна.
15.30 Вакол планеты.
16.10 Nota Bene.
16.40 «Атлас «Дыскаверы». «Мексіка». Частка 1-я.
17.40 «Зямля беларуская». «Дзятлаўскія перастукі».
17.55 «Ваша лато».
18.45 Латарэя «Пяцёрка».
19.20 Вейд нашых: Аляксандра Герасімава.
19.30 Месца сустрэчы.
21.00 Панарама.
21.40 «Песні мора». Музычны фестываль.
23.50 Драма «Элегія».

АНТ

7.00 «Суботняя раніца».
8.00, 9.00, 16.00 (з субітрамі) Нашы навіны.
9.05 Серыял «Мая цудоўная няня».
9.45 «Здароўе».
10.30 «Смак».
11.10 «Асроддзе пражывання». «Тытуўея змова».
12.10 Анімацыйны фільм «Пітэр Пэн у Нетландыі».
13.20 Камедыя «Міміно».
15.00 «Хто забіў Пола Хлебнікава».
16.20 Канцэрт Сафіі Ратару.
18.40 Маст. фільм «Сіці-Ай-ленд».
21.05 Драма «Капіручы Бетховена».
23.00 Маст. фільм «Чорная кніга».

ЛАД

6.05, 21.10 Прыгоды Агента 007. Баявік «Васьміножка».
8.15 Жансавет.
8.50 Час здароўя.
9.30 Камедыя «Як Майк».
11.20, 18.55 Тэлебарометр.
11.25 Нашы тэсты.
12.00 Дыялогі пра рыбалку.
12.30 Страці па культуры.
13.15 Серыял «Маргоша».
16.55 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Прэм'ер-ліга. Чэлсі — Норвіч.
19.00 Лёгка атлетыка. Чэмпіянат свету.
21.00 КЕНО.
23.25 Канцэрт «Derpche Mode. Touring the Angel».

ПЕРШЫ

19.00 Камедыя «Як Майк».
20.40 «Халі-галі». Скетч-шоу.
21.00 Калыханка.
21.20 КЕНО.
21.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Суперкубок Еўропы. Барселона — Парту.
23.40 Рэпартаж «Беларускай часцінкі».
0.20 Дыялогі пра рыбалку.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Мінчывына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Аўтапанарама».
8.50, 11.30, 22.20 Красуні! Міс-Мінск-2011.
9.00 Маст. фільм «Ваня».
10.40 «Нашы суседзі». Серыял.
11.40, 17.30 «Званая вясцера».
12.35 «Агонь кахання». Серыял.
13.50 «Халасцякі». Серыял.
14.40 «Забойная сіла 5». Серыял.
15.40 «Жаданая». Серыял.
16.50 «Я — падарожнік».
18.30 Ток-шоу «Лёс».
20.00 «Сталічны падрабязнасці».
20.15 «Добры вечар, малы».
20.25 Камедыя «Знаёмства са спартанцамі».
23.00 Маст. фільм «Пераварот».
0.30 «Чаркізона. Аднаразовыя людзі». Серыял.

МІР

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці (бягучы радок).
5.05, 9.35 «Рэспубліка сёння».
5.20, 15.25, 4.15 «Даведнік».
6.05 «Цік-так».
6.20 М/с «Папалушка».
7.05 Серыял «Нашы суседзі».
8.05 «Жывая гісторыя».
9.05 «Смачны свет».
10.05 Серыял «Багатая і каханая».
11.05, 0.05 Маст. фільм «Барыс Гадуюн».
13.05 М/с «Прыгоды майстра Кун-Фу».
13.30 Серыял «Старшакласнікі».
14.05 «ХТ-экспрэс».
16.05, 17.05 Серыял «Агонь кахання».
18.25 «Акцэнт».
18.40, 1.45 «Дыяспары».
19.10 Маст. фільм «Адлюстраванні».
21.20 «Неверагодная праўда пра Батэя».
22.20 Маст. фільм «Кацька і Шыз».
2.30 «Добрыя жарты».

8 КАНАЛ

7.00, 12.15, 18.55, 21.00, 23.45 «Надвор'е».

7.05, 14.00 Серыял «Праўдзівае каханне».
8.40, 15.40 «Кінаблукот».
9.00 «Дзецям пра зверанты».
10.00 «Мой любімы гадаванец».
10.30 Серыял «Вуліцы разбітых літароў».
12.20 Камедыя «Ангар».
16.00 Мультипард.
16.55 «К-віза для ўсёй сям'і».
17.00 «Адшукваецца адпачынак».
17.30 «Музычны Апельсін».
18.00 Серыял «Зачараваная».
19.00 Серыял «Вяртанне Сіндбада».
20.45 «Вечарніца».
21.05 Трылер «Фантомы».
22.45 Серыял «Песня лёду і полымя».

ВТБ

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 18.00 Скетч-шоу «6 кадры».
9.00, 20.00 Серыял «Вароніны».
10.00, 21.00 Серыял «Крамлёўскія курсанты».
11.00 Серыял «Каханне не тое, што здаецца».
12.00, 17.00 «Хачу верыць».
13.00 Серыял «Як сказаў Дым».
14.00 Серыял «Цуды.com».
15.00 Серыял «Ранеткі».
16.00 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».
19.00 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
22.00 «Відзэаітва».
23.00 «Добрыя жарты».

БЕЛАРУСЬ РТБ БЕЛАРУСЬ

7.00 «Раніца Расіі».
9.15 «Прой эфір».
10.10 «Мой сэрэбраны шар. Фаіна Ранеўская».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30, 16.20 «Кулагіні і партнёры».
12.00 Серыял «Пятая група крыві».
13.50, 16.50, 19.50, 23.55 Навіны — Беларусь.
14.30 «Пра самае галоўнае».
15.25 «3 новым домам!».
17.35 Міжнародны конкурс дзіцячых песні «Новая хваля-2011».
18.50 Серыял «Ефрасіння».
20.30 «Юрмала-2011».
22.15 Маст. фільм «Шукаю цябе».
0.05 Маст. фільм «Змова».

НТБ БЕЛАРУСЬ

7.00 «НТБ раніцай».
8.40 «Чыстасардэчнае прызнанне».
9.35, 15.30, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сёння.
10.20 «І зноў прывітанне!».
11.15 «Да суда».
12.05 «Суд прысяжных».
13.25 Серыял «Сужэцкі».
15.10 «Надзвычайнае здарэнне. Раследаванне».

11.45, 23.00 Серыял «Песня лёду і полымя».
12.50 Трылер «Фантомы».
14.25 Серыял «Рэмінгтан Сціл».
16.15 «Адшукваецца адпачынак».
17.45 Серыял «Думаць як злынец».
18.45 Драма «Генрых восьмы». 1-я серыя.
20.40 «Інтэ».
20.45 «Вечарніца».
21.05 Трылер «Зламаная страла».

ВТБ

6.00, 0.30 «PLAY».
8.00 «Мір у тавай талерцы».
8.30, 16.00 Серыял «Новая сямейка Адамс».
9.30 «Відзэаітва».
10.30 «Дэкартаўныя страдцы».
11.30 «Адно дома».
12.00 Скетч-шоу «6 кадры».
13.00 Серыял «Каханне не тое, што здаецца».
18.00 Серыял «Будбацька».
20.00 Шоу «Уральскія пельмені».
21.30 Шоу «Дзякуй Богу, ты прыйшоў!».
23.00 Скетч-шоу «Даеш моладзь».

БЕЛАРУСЬ РТБ БЕЛАРУСЬ

7.00 М/ф.
7.10 «Юрмала-2011».
8.50 Маст. фільм «На вайне як на вайне».
10.25 «Ранішняя пошта з Ларысай Грыбал'вай».
11.00, 14.00, 20.00 Весткі.
11.10 «Суботнік».
11.50 Маст. фільм «Шукаю цябе».
13.30 «Відавочна-неверагоднае».
14.15 Маст. фільм «Кадэты».
16.10 Міжнародны конкурс дзіцячых песні «Новая хваля-2011».
18.10 «Суботні вечар».
19.55 Надвор'е на тыдзень.
20.30 Маст. фільм «Салюмі».
23.40 Маст. фільм «Як я правёў гэтым летам».

НТБ БЕЛАРУСЬ

7.40 М/ф «Кот у ботах».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сёння.
8.20 «У зоне асаблівай рызыкі».
8.50 «Медыцыйскія тайны».
9.25 «Увага: вышукі!».
10.20 «Жывуць жа людзі!».
10.55 «Кулінарны пайдэнак».
11.55 «Кватэрнае пытанне».
13.25 Серыял «Алібі на дваіх».
15.15 «Крамлёўскія дзеці».
16.05 Выратавалнікі.

16.35 Серыял «Вяртанне Мухтара».
19.35 Серыял «Глухар. Працяг».
22.25 Баявік «Антыснайпер. Новы ўзровень».
0.05 Трылер «Небясчэны Бангкок».
5.00 «Невытлумачальна, але факт».
6.00, 10.10 «Нікеладзон на ТНТ».
7.30, 17.30 «Універ».
8.30, 18.00, 18.30 «Шчаслівыя разам».
9.40, 13.00 М/с «Пінгвіны з «Мадагаскара».
11.30 К/с «Скубі-Ду і Шэгі кіноч знойдуць!».
12.25 «Палюўнічы на монстраў».
13.30, 22.00, 23.00, 3.40 «Дом-2».
14.40 «Вяртанне музыкаў, або Скарбы кардынала Мазарыні». Камедыя.
19.00 «Інтэры».
19.00 «Экстрасэнсы вядуць раследаванне».
20.00 «Камедзі Клуб».
21.00 «Comedy Батл».
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
0.00 «Пад прыкрыццём».
0.50 «Начная тусоўка». Камедыя.
2.40 «Сябры».
4.40 «Камедыянты».

ТНТ

5.00 «Невытлумачальна, але факт».
6.00, 10.10 «Нікеладзон на ТНТ».
7.30, 17.30 «Універ».
8.30, 18.00, 18.30 «Шчаслівыя разам».
9.40, 13.00 М/с «Пінгвіны з «Мадагаскара».
11.30 К/с «Скубі-Ду і Шэгі кіноч знойдуць!».
12.25 «Палюўнічы на монстраў».
13.30, 22.00, 23.00, 3.40 «Дом-2».
14.40 «Вяртанне музыкаў, або Скарбы кардынала Мазарыні». Камедыя.
19.00 «Інтэры».
19.00 «Экстрасэнсы вядуць раследаванне».
20.00 «Камедзі Клуб».
21.00 «Comedy Батл».
23.30 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
0.00 «Пад прыкрыццём».
0.50 «Начная тусоўка». Камедыя.
2.40 «Сябры».
4.40 «Камедыянты».

ІНТЭР+ ІНТЭР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 Навіны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 з новай раніцай.
9.10, 18.30, 1.30 Арол і рэшка.
10.05, 0.05 Маст. фільм «Жыццё Кліма Самгіна».
11.15, 20.30 Серыял «Заручальныя парэсціны».
12.15 Школа доктара Камауроўскага.
12.45, 19.15, 2.15 Серыял «Сэкс казах».
13.25 Сямейны суд.
14.10 Маст. фільм «Чужыя пісьмы».
15.40 Пазаваць. Блазнаваты Любамір.
16.15, 4.30 Маст. фільм «Пакліб».
20.00, 3.00 «Падрабязнасці».
21.30 Валікая палітыка.
0.50, 6.45 Кулаж.
3.30 Маст. фільм «Сваты 2».

МТВ

5.00, 2.30 Music.
6.00 Стэрэа раніца.
8.20 «Губка Боб». М/ф.
9.10, 20.00 News блок XXL.
10.10, 19.10 Дрэнная дзючынка.
11.00, 21.00 «90210: Новае пакаленне». Серыял.
11.50 Трэндзі.
12.20, 22.50 News блок.
12.30, 15.30, 17.00, 1.30 Вольныя.
13.00 У гасцяў у продаж.
13.20, 1.00 Тайныя спакусы курортнага гатэля.
13.50 Наступны.
14.10, 0.40 Спатканне на выжыванне.
14.40 Воёбыск і спатканне.
15.00 Шалёныя продкі.
16.00 Замуж за мільянера.
17.30 Школа хулігану.
18.20 Сяброўка Пэрыс Хілтан.
21.50 «Сэкс у вялікім горадзе». Серыял.
23.00 «Клініка». Серыял.
23.50 American Idol.
2.00 Тэлепорт.

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

5.30 «Еўраньюс».
9.00, 14.50, 18.30, 22.35 Навіны культуры.
9.15, 0.50 Праграма перадач.
9.25 «Дэвід Коперфілд». Маст. фільм.
10.20 «Глыбінка 35 х 45». Дак. фільм.
11.05, 0.40 «Суветныя скарбы культуры».
11.25 Вялікія раманы XX стагоддзя.
11.55 «Вывучаючы гульні жыцця». Дак. фільм.
12.45 «Маналог у 4-х частках».

11.30 «Казка пра цара Салтана». Маст. фільм.
12.50 «Музыка кіно».
14.45 Маст. фільм «Панізова вялікая».
14.55 «Аляксандр Дранкуй. Кароль сенсацыі». Дак. фільм.
15.35 Расцілаў Плят. Вечар прэсавыячыне.
16.35 Спектакль «Далей — цішыня...». Запіс 1978 года.
19.10 «Успамінаючы Ранеўскай». Дак. фільм.
21.20 Дзень расійскага кіно.
23.25 «Як стаць героем». Дак. фільм.
0.40 «Каралеўская гульня». М/ф для дарослых.
0.55 «Быць жанчынай у Закарска». Дак. фільм.

ТНТ

5.00 М/с «Жыццё і прыгоды робота-паплетка».
6.00 М/с «Як каза Джын-джэр».
21.05 «Рускія сенсацыі».
22.05 «Ты не паверыш!».
22.55 Баявік «Антыснайпер. Стрэл з мінулага».
0.35 Баявік «Пасля Апакаліпсісу».

ТНТ

5.00 «Масква — Тбілісі — Сан-Францыска — Бостан». Тэлемент. 1987 год.
6.20 «Усім — дзякуй!». Маст. фільм.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мінулы час».
9.00, 3.00 «Народжанія ў СССР».
10.00 «Тэма». 1992 год.
11.00 «Мікалай Слічэнка». 1969 год.
12.10 «Сядзі і глядзі». 1994 год.
12.40 «Залатая рыбка». Спектакль. 1986 год.
15.00 «Колба часу».
16.00 «Кінапанарама». 1990 год.
17.00 «Да і пасля...». Год 1983.
17.50 «Пад знакам задзяка Дзевя». 1992 год.
19.30 «Залатая пласцінка-2». 1983 год.
21.00 «Дваіныя непрыемнасці». Фільм-канцэрт. 1967 год.
22.30 «Пакуль усе дома». 1992 год.
23.00 «Служу Савецкаму Саюзу». 1986 год.
0.10 «Калі хочаш быць здаровым». 1985 год.
0.25 «Псіхадэнаміка вядзьмарства». Спектакль. 1990 год.
4.00 «Данецк запрашае сяброў». 1993 год.

МТВ

5.00, 2.30 Music.
6.00 Стэрэа раніца.
8.40 «Губка Боб». М/ф.
10.00 Грэзны чарт.
11.00 Нерэальны гульні.
11.30 Тэлепорт.
12.00, 19.00 Гарачае кіно.
12.30 News блок Weekly.
13.00 «Школа № 1». Серыял. 1-я серыя.
18.00 «13 кіналаж».
18.30 Пераверка чутак.
19.30 Зоркі на далоні.
20.00 Зорны стыль.
20.20 Тэды і цпер.
20.50 Школа хулігану.
21.40 Замуж за мільянера.
22.30 Руская дзясятка.
23.30 World Stage.

13.15 «Тупейны мастак». Тэлеспектакль.
14.05 «Нейрахірург Андрэй Ароўт». Дак. фільм.
15.00 «Мяжа». «Залатое пёрка». «Хвасты». М/ф.
15.55, 0.55 «Жывёлы: цуды здымак». Дак. серыял.
16.55 «Апокрыф».
17.35 Аркадз Валадось. Канцэрт у Музікферайне.
18.45 «Сяргей Герасімаў. Партрэт невядомага». Дак. фільм.
19.25 «Любіць чалавека». Маст. фільм.
22.05 «Хто мы?».
22.55 «Пан арфаміцель». Маст. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

5.00 «Служу Савецкаму Саюзу». 1986 год.
6.10 «Калі хочаш быць здаровым». 1985 год.
6.25 «Псіхадэнаміка вядзьмарства». Спектакль. 1990 год.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мінулы час».
9.00, 15.00, 3.00 «Народжанія ў СССР».
10.00, 4.00 «Данецк запрашае сяброў». 1993 год.
10.50 «Масква — Тбілісі — Сан-Францыска — Бостан». Тэлемент. 1987 год.
12.00 «Песні пра спорт». 1989 год.
12.25 «Усім — дзякуй!». Маст. фільм.
16.00 «Тэма». 1992 год.
17.00 «Мікалай Слічэнка». 1969 год.
18.10 «Сядзі і глядзі». 1994 год.
18.40 «Залатая рыбка». Спектакль. 1986 год.
21.00 «Колба часу».
22.00 «Кінапанарама». 1990 год.
23.00 «Яловая поштарна».
0.10 «Ранішняя пошта». 1986 год.
0.40 «Сэрца не камень». Спектакль. 1989 год.

МТВ

5.00, 2.30 Music.
6.00 Стэрэа раніца.
8.20 «Губка Боб». М/ф.
9.10, 20.00 News блок XXL.
10.10, 19.10 Дрэнная дзючынка.
11.00, 21.00 «90210: Новае пакаленне». Серыял.
11.50 Трэндзі.
12.20, 22.50 News блок.
12.30, 15.30, 17.00, 1.30 Вольныя.
13.00 У гасцяў у продаж.
13.20, 1.00 Тайныя спакусы курортнага гатэля.
13.50 Наступны.
14.10, 0.40 Спатканне на выжыванне.
14.40 Воёбыск і спатканне.
15.00 Шалёныя продкі.
16.00 Замуж за мільянера.
17.30 Школа хулігану.
18.20 Сяброўка Пэрыс Хілтан.
21.50 «Сэкс у вялікім горадзе». Серыял.
23.00 «Клініка». Серыял.
23.50 American Idol.
2.00 Тэлепорт.

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

5.30 «Еўраньюс».
9.00, 14.50, 18.30, 22.35 Навіны культуры.
9.15, 0.50 Праграма перадач.
9.25 «Дэвід Коперфілд». Маст. фільм.
10.20 «Глыбінка 35 х 45». Дак. фільм.
11.05, 0.40 «Суветныя скарбы культуры».
11.25 Вялікія раманы XX стагоддзя.
11.55 «Вывучаючы гульні жыцця». Дак. фільм.
12.45 «Маналог у 4-х частках».

11.30 «Казка пра цара Салтана». Маст. фільм.
12.50 «Музыка кіно».
14.45 Маст. фільм «Панізова вялікая».
14.55 «Аляксандр Дранкуй. Кароль сенсацыі». Дак. фільм.
15.35 Расцілаў Плят. Вечар прэсавыячыне.
16.35 Спектакль «Далей — цішыня...». Запіс 1978 года.
19.10 «Успамінаючы Ранеўскай». Дак. фільм.
21.20 Дзень расійскага кіно.
23.25 «Як стаць героем». Дак. фільм.
0.40 «Каралеўская гульня». М/ф для дарослых.
0.55 «Быць жанчынай у Закарска». Дак. фільм.

НАСТАЛЬГІЯ

5.00 «Масква — Тбілісі — Сан-Францыска — Бостан». Тэлемент. 1987 год.
6.20 «Усім — дзякуй!». Маст. фільм.
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Мінулы час».
9.00, 3.00 «Народжанія ў СССР».
10.00 «Тэма». 1992 год.
11.00 «Мікалай Слічэнка». 1969 год.
12.10 «Сядзі і глядзі». 1994 год.
12.40 «Залатая рыбка». Спектакль. 1986 год.
15.00 «Колба часу».
16.00 «Кінапанарама». 1990 год.
17.00 «Да і пасля...». Год 1983.
17.50 «Пад знакам задзяка Дзевя». 1992 год.
19.30 «Залатая пласцінка-2». 1983 год.
21.00 «Дваіныя непрыемнасці». Фільм-канцэрт. 1967 год.
22.30 «Пакуль усе дома». 1992 год.
23.00 «Служу Савецкаму Саюзу». 1986 год.
0.10 «Калі хочаш быць здаровым». 1985 год.
0.25 «Псіхадэнаміка вядзьмарства». Спектакль. 1990 год.
4.00 «Данецк запрашае сяброў». 1993 год.

МТВ

5.00, 2.30 Music.
6.00 Стэрэа раніца.
8.40 «Губка Боб». М/ф.
10.00 Грэзны чарт.
11.00 Нерэальны гульні.
11.30 Тэлепорт.
12.00, 19.00 Гарачае кіно.
12.30 News блок Weekly.
13.00 «Школа № 1». Серыял. 1-я серыя.
18.00 «13 кіналаж».
18.30 Пераверка чутак.
19.30 Зоркі на далоні.
20.00 Зорны стыль.
20.20 Тэды і цпер.
20.50 Школа хулігану.
21.40 Замуж за мільянера.
22.30 Руская дзясятка.
23.30 World Stage.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Максім Перапяцік».
8.30, 14.30 Драма «Зорка чароўнага шчасця».
11.15, 17.15 Драма «Букет мімозы і ішыя кветкі».
18.30, 0.30 Камедыя «Асцярожна, бабуня!».
20.05 Плюс кино.
20.35, 2.30 Драма «Сябры і гадзі».
22.50, 4.45 Аперэта «Пэрыска».
3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злучаных стра

НЯДЗЕЛЯ, 28 ЖНІЎНЯ

ПЕРШЫ

7.00 Меладрама «Прыкаваны...»
8.45 Слова Мітрасаліта Філарэты на святэ Успенія Праваслаўна Багародзіцы.

АНТ

7.00 «Надзельная раіца»
8.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) Навіны навіны.

МІР

5.00, 2.00 «Цюркі Расіі»
6.00 «Даведнік»
6.30 Маст. фільм «Цырк»

8 КАНАЛ

9.00, 13.45, 18.45, 21.00, 23.30 «Надвор'е».

СТБ

7.05 «Я — падарожнік»
7.30 Камедыя «Прышэльцы 2: Калідор часу»

ВТБ

6.00, 0.30 «PLAY»
8.00 «Ады дома»
8.30 Серыял «Новая сямейка Адамс»

РТР-БЕЛАРУСЬ

7.00 «Звычайны канцэрт»
7.30 «ХА»
7.50 Маст. фільм «Салямі»

НТБ-БЕЛАРУСЬ

7.40 М/ф «Папалюшка»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сёння.

ТНТ

5.00 М/с «Жыццё і прыгоды робата-падлетка»
6.00 М/с «Як каза Джын-джэр»

ІНТЭР+

7.00 Маст. фільм «Казка, расказаная ўначы»
8.15, 16.40 Пазавочы. Раман Віцюк.

ІНТЭР+

7.00 Маст. фільм «Казка, расказаная ўначы»
8.15, 16.40 Пазавочы. Раман Віцюк.

КУЛЬТУРА

5.30 «Еўраньос»
9.00, 1.50 Праграма перадачы.

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

23.35 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДОБРЫ» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ-ГЕРМАНИЯ, 2008 г.)

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

23.35 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДОБРЫ» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ-ГЕРМАНИЯ, 2008 г.)

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

23.35 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДОБРЫ» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ-ГЕРМАНИЯ, 2008 г.)

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

23.35 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДОБРЫ» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ-ГЕРМАНИЯ, 2008 г.)

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

23.35 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДОБРЫ» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ-ГЕРМАНИЯ, 2008 г.)

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

23.35 ФІЛЬМ ДНЯ

«ДОБРЫ» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ-ГЕРМАНИЯ, 2008 г.)

Непрыемнасці лета

КАЛІ вы знайшлі на целе ці адзены кляшчэ, гэта яшчэ не азначае, што вы абавязкова захварэеце на клешчавы энцэфаліт, хваробу Лайма ці на адну з тых больш рэдкіх самаі інфекцый, якія былі выяўленыя ўсім нядуама. Па-першае, толькі трэць кляшчэў з'яўляюцца носьбітамі названых інфекцый. Па-другое, клешч, якога вы візуальна адсачылі, мог і не паспець прысмактацца. Нарэшце, для нас, як для звычайных людзей (а не даследчыкаў кляшчэў) важна не тое, наколькі здаровым быў клешч, а сам факт яго з'яўлення ў нашым жыцці. Калі тая факт быў, значыць, трэба мець на ўвазе толькі адну рэч: візіт да ўрача паліклінікі па месцы жыхарства. Прысціць да спецыяліста можна і без кляшчэа, колькі, хутчэй за ўсё, урач, нават не чакаючы вынікаў даследавання наскамога (калі мы ўсё ж такі яго прынясім — на сабе ці ў нейкай пасудзіне) прызначыць прафілактычнае лячэнне — эфектыўнае супраць усіх выяўленых у Беларусі захворванняў, пераносчымама якіх з'яўляюцца клешчэ.

ПРОСТА ГНЮС

Наогул у нашай краіне «пражывае» звыш 60 відаў наскомы-крывасмакоў, але найбольш непрыемнасці чалавек і жывёла атрымліваюць ад камароў, сляпнёў, мошак, макрацоў. У народзе ўсё гэтыя казюры называюцца гнусама. Акрамя непрыемных адчуванняў — сверб, алергічных рэакцый — гнус здольны «падарыць» шэраг інфекцыйных хвароб. Такіх, як малярыя, арбавірусныя інфекцыі і іншыя. Вядома, што тыя ж камары з'яўляюцца пераносчыкамі малярыі, аднак у нашу рэспубліку гэтую хваробу беларусы прывозіць з-за мяжы. А вось што тычыцца кляшчэў, то непрыемныя выпадкі сустрач з імі дастаткова ўнутры нашай краіны.

ЗВЯЗДА

9.05 Мультпарад.
9.25 «К-віда» для ўсёй сям'і.
9.30 «Мой любімы гадаванец».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Звычайны канцэрт»
7.30 «ХА»
7.50 Маст. фільм «Салямі»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Звычайны канцэрт»
7.30 «ХА»
7.50 Маст. фільм «Салямі»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Звычайны канцэрт»
7.30 «ХА»
7.50 Маст. фільм «Салямі»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

Непрыемнасці лета

КАЛІ вы знайшлі на целе ці адзены кляшчэ, гэта яшчэ не азначае, што вы абавязкова захварэеце на клешчавы энцэфаліт, хваробу Лайма ці на адну з тых больш рэдкіх самаі інфекцый, якія былі выяўленыя ўсім нядуама. Па-першае, толькі трэць кляшчэў з'яўляюцца носьбітамі названых інфекцый. Па-другое, клешч, якога вы візуальна адсачылі, мог і не паспець прысмактацца. Нарэшце, для нас, як для звычайных людзей (а не даследчыкаў кляшчэў) важна не тое, наколькі здаровым быў клешч, а сам факт яго з'яўлення ў нашым жыцці. Калі тая факт быў, значыць, трэба мець на ўвазе толькі адну рэч: візіт да ўрача паліклінікі па месцы жыхарства. Прысціць да спецыяліста можна і без кляшчэа, колькі, хутчэй за ўсё, урач, нават не чакаючы вынікаў даследавання наскамога (калі мы ўсё ж такі яго прынясім — на сабе ці ў нейкай пасудзіне) прызначыць прафілактычнае лячэнне — эфектыўнае супраць усіх выяўленых у Беларусі захворванняў, пераносчымама якіх з'яўляюцца клешчэ.

ПРОСТА ГНЮС

Наогул у нашай краіне «пражывае» звыш 60 відаў наскомы-крывасмакоў, але найбольш непрыемнасці чалавек і жывёла атрымліваюць ад камароў, сляпнёў, мошак, макрацоў. У народзе ўсё гэтыя казюры называюцца гнусама. Акрамя непрыемных адчуванняў — сверб, алергічных рэакцый — гнус здольны «падарыць» шэраг інфекцыйных хвароб. Такіх, як малярыя, арбавірусныя інфекцыі і іншыя. Вядома, што тыя ж камары з'яўляюцца пераносчыкамі малярыі, аднак у нашу рэспубліку гэтую хваробу беларусы прывозіць з-за мяжы. А вось што тычыцца кляшчэў, то непрыемныя выпадкі сустрач з імі дастаткова ўнутры нашай краіны.

ЗВЯЗДА

9.05 Мультпарад.
9.25 «К-віда» для ўсёй сям'і.
9.30 «Мой любімы гадаванец».

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Звычайны канцэрт»
7.30 «ХА»
7.50 Маст. фільм «Салямі»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

БЕЛАРУСЬ

7.00 «Звычайны канцэрт»
7.30 «ХА»
7.50 Маст. фільм «Салямі»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

ТЭЛЕКЛУБ

19.00, 1.00 Серыял «Кацярына-2. Вяртанне каханьня»

НАША КІНО

6.30, 12.30 Камедыя «Падкішы»
7.45, 13.45 Камедыя «Драма»

ДОМ КІНО

3.00, 11.00, 19.00 Серыял «Віёла Тараканава. У свеце злавачных страцяў»

# СВЯТА, ЯКОЕ ЗАЎЖДЫ З ТАБОЙ

Добрае — пры жаданні — можна знайсці ва ўсім, нават у павышэнні ціснэння: раней, ну згадзіцеся, магло што-кольвек залягацца, застаўца ў халадзільніку — цяпер не.

Напрадвесні апошні спок варэння дастала (падараванага). Ды такі ж адмысловыя: у бальмі папярэвым «капялюшкі», пад чыроўнай стужкай... І змесціва таго варта, бо гаспадыня (ну мела ж клопат!) яблычкі парэзала кубікамі, нанач заліла сіропам, ранаіцай заганявала, цягам дня — студзіла, зноў даводзіла да кіпення, цягам ночы выстойвала і толькі ранаіцай, крэху паварушыць, разліла па слоічках...

Знаёмая тэхналогія, але ж... не мая. Прынамсі, пакулі. Што, магчыма, маё? Дзень, ноч, тыдзень, месяц насіцца з нейкімі думкамі, «пранаца» іх у словы. Каб потым, ужо гатовыя, пакладзі на паперу, «перавязаць», як той стужкай, нейкім загалюкам і...

## ШТО ТОЙ САЛДАТ, ШТО ГЭТЫ

...У цырульні амаль нікога — апроч майстрых: сядзяць, паціпа гамонцаў, чакаюць кліентаў. І нездарма: дзверы (высокія, цяжкія) са скрыпам адчыняюцца — упускаюць маленькую, вёрткува бабю. Праўда, не на стрыжку яна, не на манікор — выпадкова, можна сказаць: — Дэванькі, — з парога пытае, — а дзе тут сакс-шоп?

— ?! А навошта ж ён вам?! — пасля паўзы (на зняменне) дзівацца майстрыкі. — Што вы ўзяць там хочаце? І каму?

— Дык можа сабе што... І ў дэда ўсё панасілася...

Дзяўчаты кладуцца ад рогату, бо разумеюць, што бабка шукае не сакс-шоп, а саканд-хэнд — краму з панашаным адзеннем. Яна палбізу тут, і яны маглі б паказаць! Але бабля, сплужаўшыся смею, ужо збегла ад іх.

...Можа, яшчэ каго пасмяшыць?

## СМЕХ І ГРЭХ

Галоднаму не да прысмакаў, але ж... Булачка ў вітрыне была доўгенькая, румяная і, паводле цэніцка, «Дамашняя. З начынкай». Значыць, з варэннем? Ці з мясам? А найлепш — з тварожкам!.. А таму — з адпаведным коштам, але ж халера з ім — купіла. Дома, на перакус, заварыла гарбаты, адрэзала скібку ад булачкі, — начынікі не відаць было, адрэзала другую — таксама. Адрэзала трэцюю і нават чацвёртую!

Перад пятай спынілася. Падумала (папрымаўшы ў руках акраічкі), што

цяпер нічым не дакажу, што начынікі ў булачцы не было.

Ды і ці была тая булачка?

## АЖАНІСА СКОРА...

З ліста. Бабуля Тацяна расказвала: Антось, яе аднавясковец, дзятчынню ўдабаў — з ваці не спускаў, святоў пасылаць збіраўся. Але ж спачатку сам да яе зачасіў — стаў прыглядацца. Нейк нават сябра з сабою ўзяў. Удвух заходзячы ў хату, бачаць — бойка на крэсла, збанкі на сталі. Дзёўка, мусіць, масла рабіць збіраецца: шах-мах — руку аб спадніцу выцерла і ў збанок. Раз зачарпнула, другі — смятану гэтак збірае.

— От пашчасціць таму, хто гэтую гаспадыню ў жонкі возьме, — кажа сябру Антось. — І прыгожая, бач, як яляшка, і лыжак купляць не трэба!..

«Сказаць то ён гэтак сабе, але з дзёўкай сам не жаніўся», — падсумоўвала бабка і праз паўз дадала: «Перш чым пераходзіць раку, трэба зведзець яе глыбіню: перш, чым ажаніцца — дзёўчын характар».

Адтуль жа, з назірвання нашых бабуль: ажаніса скоро — набярэся гора.

## КАБ ЭРАЗУМЕЦЬ

Валюты няма ў продажы: шторанак праходжу паўз банк, шторанак бачу людзей у чарзе. І «махлаяры» ажывіліся (як піша адзін з калег): прадаюць той доллар не па дзяржаўным курсе (у пяць тысяч рублёў), а куды даражэй...

Мы з тым калегам трохі наладзілі: чалавек як чалавек — не малады, як быць нам не дурны і, відаць, пры грашах. У тым

ліку — замежных. Але ж «здае».

А цікава: каб такі давялося, куды б з імі пайшоў — у банк? Каб за доллар узяць пяць тысяч? Ці ўсё ж стаў бы «махлаяром»; папкуха бы магчымастаў прадаць па шэсць, па сем ці нават па восем?

## МЕНТАЛІТЭТ

Спазняемся... Катастрафічна... Таму — бегма: на вуліцу, на прыпынак. Там тралейбус якраз — трыццаць трэці. Трыццаць чацвёрты б — лепш, але выбіраць не даводзіцца. Забігаем у заднія дзверы, едзе. Следам — нешта яшчэ...

— Вы не бачыце, там не трыццаць чацвёрты? — пытаем у хлопца (ён куды маладзійшы і ў акуларах).

Той глядзіць спачатку на нас, потым назад на дарогу і запалачона прынае: — А я і тралейбуса там не бачу.

...Што чамусьці раду! Толькі нас, беларусаў?

Продкі заўважалі: «Не купіць, не ганяць, не прадаць, не хваліць...»

Прадвечце хваліць... І як толькі мог! Казаў, прынамсі, што дом яшчэ моцны, што рублі яго сапраўдныя майстры і з розумам, бо ўсё ж прадумама: вялікая, светлая зала, вялікая, светлая кухня, ніякіх турбот са сценамі, столлю, падлогай — асвяжыў якой фарбай і ўсё лета жыў!..

— Але ж, — нясмела заводзіла пакупніца, — печы васьць-васьць разваліцца, вокны ледзьве ў жыццё, страх працяжне...

— Цыфу тлі! Праблема знайшлі! — аж злаваў на яе гаспадар. — Даліся вам тэты пачы! Вам іх паліць? Вы ж пад лешчаца хату купляеце... Вокны таксама могуць яшчэ паслужыць. Ды і са страхой не бяда: шыфер куплены ў гумне ляжыць, трох цвярозых мужыкоў у вёсцы знойдзеце — за дзень-двух перакрыюць. І не дорага возьмуць... Бо гэтак я не Мінск.

— Ён пераканана казаў. І ў цане крэху саступіў. Таму дом жанчына купіла — з месяцам тут. З таго часу — шукае ў вёсцы трох мужыкоў.

Грэх не прызначаў — бывае, яна знаходзіць (вызровень!): то аднаго, то другога, то (аднойчы) нават дваіх! А каб траіх — ну нікі!

## ТУТ НАМ НЕ ТАМ

...Падчас той, самой першай, вандроўкі ў Прагу нам з прыяцельскай пашчасціла, прычым проста казначна: кавалера падчалілі. Ды якое! Мала таго, што ён размаўляў па-руску, цудоўна ведаў горад і ваколцы, умеў распавядаць... У яго для гэтага было ўсе: вольны час, жаданне, добрая машына і нават грошы. Таму днём мы хадзілі-ездзілі на экскурсіі з групай, а бліжэй да вечара нас сустрэкаў Міша і паказваў сваю, трохі іншую, Прагу.

Што тады ўразіла? Ну, вядома ж, колькасць турыстаў і тавараў у магазінах. Безумоўна, архітэктура, храмы, масты і тамтэйшыя запраўкі з невялікімі кавярнямі і крамкамі, дзе можна было купіць нешта патрэбнае — і для сябе (свежую прэсу, што-кольвечы з напіткаў-наедкаў, сувеніры...) і для машыны, тамтэйшыя дарогі, якіх пад коламі проста не адчуваў, вялікая і малая кафэ і рэстараны з меню (з цэнамі) яшчэ ля ўваходу, на вуліцы, каб чалавек мог выбраць па сваім кашальку).

А яшчэ — кожны, хто выгульваў там сабаку, меў пры сабе маленькі шэфлік і пакецік. Варта было гадануць спыніцца і нешта «згубіць», — гаспадар тут жа падбіраў, клаў у мяшчак, завязваў і нёс да бліжэйшай сметніцы.

...Вельмі шмат чаго з таго, першага, што калісь ўразаў у Празе, у тым ці іншым выглядзе стала з'яўляцца ў нашых гарадах.

Апошняга — не бачыла ні разу.

## ЛАГІЧНА?

...З Вікай мы знаёмыя даўно, і, дакладна помню, былі на «ты». Але год назад дзятчынна выйшла замуж і цяпер, што здалёк відаю, чакнае малое.

Пазуаўшора мы сутыкнуліся з ёй на вуліцы, крэху «пашчабяталі».

— А што гэта вы са мною на «вы»? — пакрыўдзілася маладзіца.

— Дык вас жа двое.

«Ёсць ТАКАЯ ПРАФЕСІЯ?»

Штрых да партрэта: знаёмы законнік (знаўца законуў, строгі выканаўца...), па чучуцы з аўтарытэтных крыніц, што з'яўляючыся лепш завараче не кінем, —

а 80-градуснай гарачай вадоў, назаўтра ж куліў тэрмометр.

Каб ні градусам менш. І ні градусам больш.

## ІНШАГА НЕ ДАДЗЕНА?

На лецішчы вайна — з кратамі: панадзіліся зямлю ў парніках падымаць.

Гаспадыні чаго не рабілі: закладвалі ў норы галовы селядцоў, залівалі шкпінар ды лёк, ставілі кратагоны (гэта прылада такая, на батарыйках: то гудзіць, то не гудзіць, што, паводле логікі вытворцаў, павінна гадваў адлужваць... Але на практыцы... якраз наадварот: краты бліжэй падпаўзаюць, каб «гудзёж» паслухаць...)

Нарэшце ж сулад пастку прывёз... Пад вечар укапаў і назаўтра... вынік. Жонка ушам не паверыла, падбегла паглядзець: ці праўда, што папаўся? І суседак тут жа паклікала...

— Усе разам яны разглядзілі нумоўнага ворага, усе разам... замільваліся, бо на дзіва ж сімпатычны звярок!.. А ўжо мордачка ў яго, а ўжо футрачка... Але ж паглядзіць мужык не даў: укінуў краты ў вядро з вадою.

— Ён жа ўтоліца?! — жахнуліся кабеты.

— Дык мне што, жыўцом яго ў зямлю закапаць? ...І няма, здаецца, сярэдзіны?

## БЕЗ КАМЕНТАРЫЮ!

Супала: ранаіцай здавала ў ремонт басанюк. Прымала іх унеслішвая армянка, якая з майстрам (ён таксама армянін) размаўляла па-армянску.

На працу ехала ў метро разам з чародкай маладых кітайцаў. Яны размаўлялі па-кітайску.

Бліжэй да вечара патэлефанавала сваёй з Украіны. Са мной, ведачоў, што разумею, яна гаварыла па-украінску... І толькі па-беларуску — ні ў той дзень, ні ў іншыя — у сталіцы Беларусі не размаўляў нікто.

## СЭКАНОМІЛА

Вуліца, святлафор — мы ў чаканні з'яўлення.

Кабета наперадзе — досыць сталага веку і, відаць, з цырульні, бо разгублена глядзіць сябе на шыі, па галаве, спрабуе



Ухапіць за валасы і... — Гэтак абалванілі, — скардзіцца, заўважыўшы цікавасць, — цяпер, мусіць, прыйдзеца хустку насіць... Але ж я і сама віватыва: пачула, колькі стрыжка цяпер каштуе, — папрасіла кароткую. Ну, каб да зымі ўжо туды не хадзіць... Сэканоміла, дурніца!

Цяпер перажывае, дакарае... Але ж валасы на сабе не рве, бо... не можа ўначіцца — не мае за што.

## СКАЖЫ, ХТО ТВОЙ СЯБАР...

Гэтага дваранька нельга было не заўважыць і не запомніць, бо ён быў (і, дзякаваць Богу, ёсць!) — ну як намяляваны: невялічкі, зграбненькі, чорненькі... Адзіна белае месца — ніжня частка хваста. І носьце яе ён з вялікім форсам: гэта значыць, скручвае ў бела-чорны абаранак і кладзе на спіну.

У тую ранаіцу, калі, закруціўшы хвост, ён вышаў насустрэч, з ім быў гаспадар — такі ж невясомы, бледна скроены, у чорным касцюме і паднажна белай сарочцы.

У іншыя дні хатняга гаданца выгульвалі то хлопчык гадую 16 (вядома, сын), то крэху старэйшай дачка, то жонка. Вось так, «па абаранку», з вялікай

грамады пад назвай «жыльцы суседняга дома», вылучылася адна, асобная, прыгожая сямейка.

## СВЯТА...

Сваёчак шмат, але бачымся рэдка, тэлефануем — таксама: хіба на дні народзінаў ды на Новы год... А тут: — У санаторыі еду, — хваліцца стрыечная сястра. — Дзеці выпраўляюць, кажуць: «Мама, мы хочам, каб ты пажыла, каб паправіла сваё здароўе». Скінуліся, усе ўтраці, купілі мне пецулёўку. Дарагая, халера... Але ж я і ня рубля не паціла! Усё яны!.. Ну, праўда ж, маладыя!

Праўда! А тым больш, калі ведаць, што дзеці ў сястры — «зборныя»: двое старэйшых — грэх казаць, што чужыя — мужавы (яна за ўдаўца выходзіла). А роднае толькі адно — малодшае.

Але ж маці ніколі не дзіліла іх: усіх аднолькава шкадавала (а сірот тым больш), пра ўсіх аднолькава клапацілася. Як можа, чым можа ўсім дапамагае цяпер.

То, бач, і яны... Помняць. Гэта ж падстава, каб названіць? Ці не большая, чым дзень народзінаў ды і Новы год?

Валянціна ДОУНАР.

## Журналісткае расследаванне

# БЕЛАРУСКІЯ ПРАВАРАДЫКАЛЫ Частка 2.

## Якой зброяй раяць карыстацца нашы ўльтраправыя і якія лозунгі выкрыкваюць на мітынггах?

У папярэднія частцы журналісцкага расследавання мы расказалі аб правах неанацизму на футбольных трыбунах. І барачбе з гэтай з'явай.

Але футбалам беларускія праварадыкалы не абмежаваліся. Хтосьці з іх пачаў адкрываць мітынгавыя прама на беларускіх вуліцах. А на некаторых беларускіх ультраправых сайтах вывешваюцца інструкцыі для «байцоў»: як выбіраць агітацыйную прадукцыю і якімі сродкамі самаабароны карыстацца. Пра усё гэта ў журналісцкім расследаванні «Звязды».

Інфармацыя пра гэтую беспрэцэдэнтную падзею ўпершыню друкуюцца на старонках беларускай прэсы.

17 ліпеня гэтага года ў Магілёве адбыўся так званы «Славянскі марш». Відаз з гэтага мерапрыемства выкладзена ў інтэрнэт (на карцінку накладзена музычная кампазіцыя са словамі «Выше знамена, теснее ряды, эра России грядет...»).

На відаз добра відаць, як маладыя людзі, размахваючы так званымі бела-жоўта-чорнымі імперскімі сцягамі, прайшліся па вуліцы Мінжынскага ў Магілёве. Сперад калоны транспарант — «Русские — вперед!».

Многія лозунгі, якія выкрыкваюцца мітынггоўцамі на «Славянскіх маршах», вы пацэце на любым матчы чэмпіянату Беларусі па футболе. Напрыклад, «Токма мы едины — мы непобедимы!».

Але гучалі і палітычныя «крычалкі» кшталту «Слава Руси». А гэта, дарэчы, улюбленыя воклічы актывістаў забароненай у Расіі экстрэмісцкай арганізацыі «Славянскі союз». І некаторыя іншыя расійскія праварадыкальныя групавыя кшталту РНА.

У інтэрнэце змешчаны відэазварот арганізатара «Славянскага маршу» Дамітрыя Д.

Малады чалавек, коратка пастрыжаны, у майцы з надпісам «Православие или смерть», называе Беларусь «Брадам» і «Заходняй Руссю».

«Крамем надзеяцца, што «Славянскі марш» стане тым толчком, который вызовет пробуждение славянского духа в нашем крае и станет началом славянского возрождения на территории Западной Руси. Слава Руси!» — палымая звартаецца «змагар» да сваёй мэтавай аўдыторыі.

Бела-жоўта-чорны штандар, якім размахвалі на «Славянскіх маршах», напэўна, зб'янтжыць любога абазнага ў гісторыі чалавека.

Гэта афіцыйны сцяг Расійскай імперыі, сімвал у 1883 годзе страціў свой статус. Тым не менш сёння гэта улюблены сцяг расійскіх праварадыкалаў, якія ўціраюць марш пра тое, што ўсе славянская землі, дзе будзе панавала толькі руская мова, некалі аб'ядноўца. Суверэнітэт Беларусі і Украіны асобы з такімі поглядамі звычайна адмаўляюць. Для іх існуе толькі «ввялікая Русь» з цэнтрам, натуральна, ў Маскве.

Удзельнікі ўльтраправых ішчэўці не хаваюць свае антысемеіцкія і расійскія погляды. На міжнародным ультраправым інтэрнэт-партале Slavic Unity, дзе асвятляюцца «Славянскі марш» у Магілёве, напісалі пра такі інцыдэнт: «Но не обещалось и без провокаций... Во время сборов участников возле них прошёл негр... но никто не подался на провокацию и на части его не порвали...»

«Наша черные рубашки и военизированная форма — это национальный волевой акт, свидетельство добровольного отказа от светных удовольствий и забот

радыкалаам лішняй рэкламы, падкрэсла, што ўдзел у так званым «Славянскім маршы», прыняла смешная купка людзей — паўтара дзясятка.

Магілёўскі відэазапіс заканчваецца наступнай аб'явай:

«Скоро повторный славянский марш в Могилеве — 18 сентября 2011 года».

У фотгалерэях, напрыклад, вывешаны фотаздымак з надпісам «Смерть ж...» і плакат «Россия или Смерть» (прававіні захаваны).

На гэтым плакаце — сваёсцянная эмблема ваенізаванай арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства» (РНА), прызначанай у Расіі экстрэмісцкай.

Што паказальна, праз узгаданую інтэрнэт-старонку арганізатара «Славянскага маршу» ажыццяўляецца рэклама «сустрэч» гэтай праварадыкальнай арганізацыі ў Магілёве.

Афіцыйна «ЗАКОННЫХ ПАДСТАЎ АДМЭНЫ МЭРАПРЫЕМСТВА НЕ БЫЛО»

— Мерапрыемства было дазволена. Усе дакументы падаваліся ў адпаведнасці з заканадаўствам. Месца правядзення было вызначана раз'онным гарвыканкам, — паведаміў журналісту «Звязды» Андрэй КУНЦЭВІЧ, кіраўнік упраўлення ідэалагічнай работы Магілёўскага аблвыканкома.

— Законных падстаў для адмены мерапрыемства не было. Удзел у ім прыняло 16 чалавек. Гэтая колькасць, як і лічбу, сведчыць пра нізкую папулярнасць ідэй, якіх прытрымліваюцца арганізатары. Падобныя групыкі трымаюцца пад кантролем.

Удзельнікі ўльтраправых ішчэўці не хаваюць свае антысемеіцкія і расійскія погляды. На міжнародным ультраправым інтэрнэт-партале Slavic Unity, дзе асвятляюцца «Славянскі марш» у Магілёве, напісалі пра такі інцыдэнт: «Но не обещалось и без провокаций... Во время сборов участников возле них прошёл негр... но никто не подался на провокацию и на части его не порвали...»

«Наша черные рубашки и военизированная форма — это национальный волевой акт, свидетельство добровольного отказа от светных удовольствий и забот

радыкалаам лішняй рэкламы, падкрэсла, што ўдзел у так званым «Славянскім маршы», прыняла смешная купка людзей — паўтара дзясятка.

Магілёўскі відэазапіс заканчваецца наступнай аб'явай:

«Скоро повторный славянский марш в Могилеве — 18 сентября 2011 года».

У фотгалерэях, напрыклад, вывешаны фотаздымак з надпісам «Смерть ж...» і плакат «Россия или Смерть» (прававіні захаваны).

На гэтым плакаце — сваёсцянная эмблема ваенізаванай арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства» (РНА), прызначанай у Расіі экстрэмісцкай.

намаляваны сваёсцяны сімвал арганізацыі — калаурот. Дарэчы, адзін з удзельнікаў знешне неверагодна падобны на арганізатара «Славянскага маршу» ў Магілёве. Хоць на 100% гэта сцявяджэць не будзем — фотаздымкі выступаўшы ў малым памеры і іх экспертызу мы не праводзілі.

Сябры РНА не хаваюць сваёсцяныя намеры. Вось што мне напісаў Павел А., удзельнік беларускай інтэрнэт-суполкі гэтай арганізацыі: «Мы не субкультурная группа, мы военизированная организация с жёсткой дисциплиной и уставом, с чёткими целями и методами их достижения...»

І дай Бог, каб нехта з гэтай «ваенізаванай арганізацыі» каго-небудзь калі-небудзь раптоўна не падстрэліў!

Інструкцыі для праварадыкальнага «байца»

Якой зброяй карыстацца? Як прадумаваць агітацыйныя матэрыялы? Што рабіць, каб не праслухоўвалі мабільны тэлефон?

Такія інструкцыі я знайшоў у адным з сайтаў праварадыкальнай беларускай арганізацыі АНБ (Аўтаномныя нацыянал-бальшавікі).

Напрыклад, для самаабароны тры раяць карыстацца аэразольным прыладай «Удар», якая для неабзаванага чалавека выглядае даволі пагрозліва — дзяржальна ад пісталета.

Тут жа, на сайце групыкі, навіны аб іх дзейнасці ў Беларусі і Расіі. Вось допіс пра пікет у Пензе, вост — пра беларускую акцыю ў падтрымку серба Раткі Младзіча, якога Гаагскі вайсковы трыбунал абвінавачваў у генацыдзе. А вост графікі супраць беларускай ліберальна-дэмакратычнай апазіцыі на сценах нашых будынкаў.

Удзельнікі групыкі

намаляваны сваёсцяны сімвал арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства» — калаурот. Дарэчы, адзін з удзельнікаў знешне неверагодна падобны на арганізатара «Славянскага маршу» ў Магілёве. Хоць на 100% гэта сцявяджэць не будзем — фотаздымкі выступаўшы ў малым памеры і іх экспертызу мы не праводзілі.

Сябры РНА не хаваюць сваёсцяныя намеры. Вось што мне напісаў Павел А., удзельнік беларускай інтэрнэт-суполкі гэтай арганізацыі: «Мы не субкультурная группа, мы военизированная организация с жёсткой дисциплиной и уставом, с чёткими целями и методами их достижения...»

І дай Бог, каб нехта з гэтай «ваенізаванай арганізацыі» каго-небудзь калі-небудзь раптоўна не падстрэліў!

Інструкцыі для праварадыкальнага «байца»

Якой зброяй карыстацца? Як прадумаваць агітацыйныя матэрыялы? Што рабіць, каб не праслухоўвалі мабільны тэлефон?

Такія інструкцыі я знайшоў у адным з сайтаў праварадыкальнай беларускай арганізацыі АНБ (Аўтаномныя нацыянал-бальшавікі).

Напрыклад, для самаабароны тры раяць карыстацца аэразольным прыладай «Удар», якая для неабзаванага чалавека выглядае даволі пагрозліва — дзяржальна ад пісталета.

Тут жа, на сайце групыкі, навіны аб іх дзейнасці ў Беларусі і Расіі. Вось допіс пра пікет у Пензе, вост — пра беларускую акцыю ў падтрымку серба Раткі Младзіча, якога Гаагскі вайсковы трыбунал абвінавачваў у генацыдзе. А вост графікі супраць беларускай ліберальна-дэмакратычнай апазіцыі на сценах нашых будынкаў.

Удзельнікі групыкі

намаляваны сваёсцяны сімвал арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства» — калаурот. Дарэчы, адзін з удзельнікаў знешне неверагодна падобны на арганізатара «Славянскага маршу» ў Магілёве. Хоць на 100% гэта сцявяджэць не будзем — фотаздымкі выступаўшы ў малым памеры і іх экспертызу мы не праводзілі.

Сябры РНА не хаваюць сваёсцяныя намеры. Вось што мне напісаў Павел А., удзельнік беларускай інтэрнэт-суполкі гэтай арганізацыі: «Мы не субкультурная группа, мы военизированная организация с жёсткой дисциплиной и уставом, с чёткими целями и методами их достижения...»

І дай Бог, каб нехта з гэтай «ваенізаванай арганізацыі» каго-небудзь калі-небудзь раптоўна не падстрэліў!

Інструкцыі для праварадыкальнага «байца»

Якой зброяй карыстацца? Як прадумаваць агітацыйныя матэрыялы? Што рабіць, каб не праслухоўвалі мабільны тэлефон?

Такія інструкцыі я знайшоў у адным з сайтаў праварадыкальнай беларускай арганізацыі АНБ (Аўтаномныя нацыянал-бальшавікі).

Напрыклад, для самаабароны тры раяць карыстацца аэразольным прыладай «Удар», якая для неабзаванага чалавека выглядае даволі пагрозліва — дзяржальна ад пісталета.

Тут жа, на сайце групыкі, навіны аб іх дзейнасці ў Беларусі і Расіі. Вось допіс пра пікет у Пензе, вост — пра беларускую акцыю ў падтрымку серба Раткі Младзіча, якога Гаагскі вайсковы трыбунал абвінавачваў у генацыдзе. А вост графікі супраць беларускай ліберальна-дэмакратычнай апазіцыі на сценах нашых будынкаў.

СКАНВОРД + СУДОКУ

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

Сканворд і судоку з адказаў. Сканворд з 15 пунктаў, судоку 8x8.

СУДОКУ. У квадраце 9-9 клетак размясціце лічбы ад 1 да 9...

Уходні гараскоп на наступны тыдзень

Лёс здзівіць Авенаў, а Вадалеям усміхнецца ўдача

У АВЕН. Ваша энергія будзе здзіўляць навакольных. У панядзелак інтуіцыя павінна падказаць вам, дзе хаваецца ключ ад праблемы...

У ЦЯЛЭЦ. Надыходзячы тыдзень можа выявіць таемную канкурэнцыю, затое дазволіць памерацца сіламі з апанентамі ў сумленным змаганні.

У БЛІЗНАТЪІ. Пры мінімуме намаганні зможце змяніць сваё жыццё да лепшага.

У РАК. Пачатак тыдня — удалы час для рэалізацыі даўняй планаў і задум.

У ЛЕЎ. Жыццёвы поспех будзе залежаць ад упэўненасці ў тым, што ўсё будзе добра.

У ДЗЕВА. З'явіцца шанец зрабіць першыя крокі да бліскавай кар'еры.

У ШАЛІ. Добры час, каб праводзіць яго ў адпачынку: вы нават, пры некаторых намаганнях, зможце атрымаць ад знаходжання ўдалечыні ад месца свайго сталага пасялення некаторую выгаду.

У СКАРПІЁН. Давядзецца шмат увагі надаваць навакольным. Калі вам захопацца востры адчуванні, лепш пачакаць — гэты тыдзень наўрад ці падыходзіць для такіх эксперыментаў.

У СТРАЛЕЦ. Вас можа наведваць вострае жаданне прывесці ў парадак свой знешні выгляд, каб быць больш элітантнымі і эфектыўнымі.

У КАЗЯРОК. У панядзелак не купіцеся на магчымасць хуткага заробку — гэтым момантам толькі стварыць хаос ва ўзаемаадносінках на асобнай працы.

У ВАДАЛЕЙ. Удача будзе актыўна вам усміхацца. У першай палове тыдня можа надзейчы пацешыць тое, пра што распавядаць вам сябры.

У РЫБЫ. Лепш нікога не пасвячаць у свае планы, асабліва гэта датычыцца калег і дзелавых партнёраў.

У ПЯТНІЦА. Дзень спрыяльны для куплі савакоў і павозак. Надзвычайны час для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У СУБОТА. Дзень спрыяльны для куплі савакоў і павозак. Надзвычайны час для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У НЕДЗЕЛУ. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У ПОНЯДЗЕЛАК. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У АЎТОРК. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У СЕРАДА. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У ЧАЦВЕР. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У ПЯТНІЦА. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У СУБОТА. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

У НЕДЗЕЛУ. Дзень спрыяльны для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

ФЭН-ШУЙ ГАРАСКОП

Дзень спрыяльны для ўсяго, што азначае новае пачынанне, пачатак працы.

ПАНЯДЗЕЛАК, 22 жніўня. Дзень падыходзіць для спраў, якія звязаны з уладамі.

АЎТОРК, 23 жніўня. Не лепшы час. Для адносінаў — верагодны змаганне за ўладу.

СЕРАДА, 24 жніўня. Бракуе душэўнасці, чуласці і разумення.

БЯЗДОМНЫЯ ЖЫВЁЛЫ БУДУЦЬ ШУКАЦЬ ГАСПАДАРОЎ У ПАРКУ ІМЯ ГОРКАГА

Сёння ў сталічным парку імя Горкага пройдзе акупа пад назвай «Давайце дапаможа ім разам».

Мы прывізем больш за 100 каток і сабак, і мінчане, а таксама госці горада змогуць выбраць сабе чатырохнога сябра.

Акрамя таго, усіх наведнікаў чакае канцэртная праграма: на цэнтральнай сцэне парку выступяць зоркі беларускай эстрады.

Калі прайдзе 10 хвілін, да агуркоў, цыбулі і морквы дадаць памідоры і тушыцца яшчэ 10 хвілін.

Салата «ПРЭСТЫЖ» Кабачкі ачысціць ад насення і скуркі, нарэзаць буйнымі кубікамі.

У пачатку тыдня — удалы час для рэалізацыі даўняй планаў і задум.

У аўторак зможце закласці моцныя асновы для новага здзяйснення.

У гэты дзень будзе плённы творчы падыход да вядзення спраў, адырво ад традыцыйных прынцыпаў у працы.

У сераду дзелавое партнёрства можа перайсці на новы ўзровень.

У пятніцу будзе ўдалая сустрэча і перамова.

У суботу вы абавязкова павінны пацешыць сваіх блізкіх, інакш нявызначнасць, крыўды і раздражненне могуць абрынуцца на вас у надзею ранаіцы.

У аўторак зможце закласці моцныя асновы для новага здзяйснення.

У гэты дзень будзе плённы творчы падыход да вядзення спраў, адырво ад традыцыйных прынцыпаў у працы.

У сераду дзелавое партнёрства можа перайсці на новы ўзровень.

У пятніцу будзе ўдалая сустрэча і перамова.

У суботу вы абавязкова павінны пацешыць сваіх блізкіх, інакш нявызначнасць, крыўды і раздражненне могуць абрынуцца на вас у надзею ранаіцы.

У аўторак зможце закласці моцныя асновы для новага здзяйснення.

У гэты дзень будзе плённы творчы падыход да вядзення спраў, адырво ад традыцыйных прынцыпаў у працы.

У сераду дзелавое партнёрства можа перайсці на новы ўзровень.

У пятніцу будзе ўдалая сустрэча і перамова.

У суботу вы абавязкова павінны пацешыць сваіх блізкіх, інакш нявызначнасць, крыўды і раздражненне могуць абрынуцца на вас у надзею ранаіцы.

У аўторак зможце закласці моцныя асновы для новага здзяйснення.

У гэты дзень будзе плённы творчы падыход да вядзення спраў, адырво ад традыцыйных прынцыпаў у працы.

У сераду дзелавое партнёрства можа перайсці на новы ўзровень.

У пятніцу будзе ўдалая сустрэча і перамова.

У суботу вы абавязкова павінны пацешыць сваіх блізкіх, інакш нявызначнасць, крыўды і раздражненне могуць абрынуцца на вас у надзею ранаіцы.

У аўторак зможце закласці моцныя асновы для новага здзяйснення.

У гэты дзень будзе плённы творчы падыход да вядзення спраў, адырво ад традыцыйных прынцыпаў у працы.

У сераду дзелавое партнёрства можа перайсці на новы ўзровень.

У пятніцу будзе ўдалая сустрэча і перамова.

У суботу вы абавязкова павінны пацешыць сваіх блізкіх, інакш нявызначнасць, крыўды і раздражненне могуць абрынуцца на вас у надзею ранаіцы.

У аўторак зможце закласці моцныя асновы для новага здзяйснення.

У гэты дзень будзе плённы творчы падыход да вядзення спраў, адырво ад традыцыйных прынцыпаў у працы.

У сераду дзелавое партнёрства можа перайсці на новы ўзровень.

У пятніцу будзе ўдалая сустрэча і перамова.

зыходзіць кампрамісы. Сёння лепш за ўсё «не высоўвацца», захоўваючы асцярожнасць і пазбягаць канфліктаў.

ЧАЦВЕР, 25 жніўня. Неспрыяльна спальваць смецце, плакаць і чапаць прадметы, выпалкаць у абло. Не варта пачынаць важных спраў.

ПЯТНІЦА, 26 жніўня. Сёння не наклікайце на сябе праблемы з законам, уладамі, начальствам і супрацоўнікамі.

СУБОТА, 27 жніўня. Дзень спрыяльны для куплі савакоў і павозак. Надзвычайны час для прыёму і адпраўлення пасланцоў.

ШАШКІ

НАШ ДАЎНЕЙШЫ АЎТАР. Ім з'яўляецца мінчанін Барыс Іваню.

Барыс Іваню яшчэ вядомы як калекцыянер шашачных кампазіцый, судзя, трэнер.

Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

Пад рэдакцыяй міжнароднага арбітра Мікалая ГРУШЭЎСКАГА

Белья: а5, б6, с5, d2, g7 (5). Чорныя: а7, е3, е5, f4, f6, h8 (6). Выйгрыш.

ЯШЧЭ ДВА КОНКУРСЫ Працягваем іх чарговымі заданнямі:

№ 13 («Пагода ў доме-8» на прызы калектыву Свіслацкага прадпрыемства жыллёва-камунальнага гаспадаркі (кіраўнік Канстанцін Міхайлавіч БАВЭЛЬ). Белья: а7, с7, d6, е3, f4, h6 (6). Чорныя: а3, с3, е7, f6, f8, g5, g7 (7). Перамога белых.

№ 17 (аўтарскі-14 міжнароднага майстра Віктара Шульгі (Мінск). Белья: 49, дамкі 9, 36 (3). Чорныя: 29, 33, 34, 38 (4). Таксама перавага белых.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

РАШЭННІ Калі ласка, правярце свае рашэнні ранейшых заданняў.

«Пагода ў доме-87» (М. Грушэўскі): c5, d6, e5 (g5) g7 (f4) h6 (g3, b2) g7 (c1) h6.

«Шашачныя кампазіцыя. Сучасны погляд» (Мінск, Асобны дах, 2008).

Для нашага бліца-63/1 маэстра даслаў сваю канструкцыю ў 6, якая заслужыла увагу:

Паз-за конкурсам: А. Кагоцька (№2), g6, f6, d6, d8, d8:g5:d6:e1x, В. Варушыла (№ 4), 21, 3, 44, 10, 6+, Г. Андрэеў: № 5, 20, 17, 12, 2, 29, 1, 31, 37x, I. Івацка: № 7, 39, 12, 5, 20, 30x (далучае прыватную пабочную развязку 5: 5:30/5:26x — укажуць наш кансультант А. Палаўя (Ізраіль) і № 8, 28, 14, 39, 3, 50x.

Аўтарскі-14/14 (В. Шульга): 31 (27A) 10 (14 B) 16-21 (31CD) 26, 20 (37) 47x. A(37) 26, 46 (41) 10x. B(21) 32x. C(9) 6, 4x. D (20) 16, 15x.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвае іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».